



«ТРАГІЧНЫЯ ПАДЗЕІ ў МІНСКУ СТАЛІ ЛАКМУСАВАЙ ПАПЕРКАЙ ДЛЯ АСОБНЫХ ДЗЯРЖАЎ І ПАСЛОЎ У АДНОСІНАХ ДА БЕЛАРУСІ»

Беларусь, як і раней, будзе рабіць усё, каб беларуска-азербайджанскія адносіны былі ўзорнымі, заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 19 красавіка на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Азербайджанскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Алі Нагіевым у сувязі з завяршэннем яго дыпламатычнай місіі ў Беларусі.

Алі Нагіев — першы пасол Азербайджана ў Беларусі — працуе ў Мінску з пачатку адкрыцця тут азербайджанскага пасольства ў 2006 годзе. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ён сустракаецца не з усімі пасламі, якія завяршаюць дыпламатычную місію ў краіне, а толькі з тымі, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё двухбаковых адносін з Беларуссю.

Прэзідэнт лічыць, што пазіцыя пасла з'яўляецца вельмі важнай ва ўзаемаадносінах дзвюх дзяржаў.

«У гэтым выпадку замежныя паслы ў Беларусі падзяліліся, мне здаецца, на два лагеры: паслы, якія любяць нашу краіну, наш народ, якія жадаюць добра нашаму народу і вітаюць незалежную беларускую дзяржаву. Я ўпэўнены, што да гэтай групы паслоў належыць і кіраўнік азербайджанскай дыпламатычнай місіі. Есць і іншыя паслы, але пра іх не хочаць гаварыць. Нашы СМІ апошнім часам у святле трагічных падзей вельмі выразна паказалі іх пазіцыю», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт выказаў здзіўленне: «Я не разумею, як у цяжкую мінуўшчыну дэмакратычнай дзяржавы, а яны прэтэндуць на гэта, не выказалі словы спачування беларускаму народу. Народу, які страціў значную сваю частку ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Што было б, калі б не нашы народы, якія зламалі хрыбет гэтому монстру, фашызму? І яшчэ жывыя пакаленні, якія добра гэта памятаюць».

Пры гэтым беларускі лідар адзначыў: «Вось вам лакмусавая паперка — пазіцыя асобных дзяржаў і паслоў».

Аляксандр Лукашэнка паўтараў ацанку ўкладу пасла Азербайджанскай Рэспублікі ў развіццё супрацоўніцтва дзвюх краін.

«Прыяд вашага знаходжання ў Беларусі ў якасці пасла быў вельмі плённым у плане наладжвання, выбудавання нашых гандлёва-эканамічных адносін, стварэння сумесных прадпрыемстваў у Азербайджане», — сказаў Прэзідэнт. Ён асабліва адзначыў дапамогу азербайджанскага боку ў цяжкай для Беларусі моманты.

«Я дзякую вам за тую цеплыню, якую вы ўнеслі ў развіццё нашага двухбаковага супрацоўніцтва. Я хачу запэўніць вас, і прашу перадаць гэта майму сябру, Прэзідэнту Ільхаму Аліеву, што мы будзем, як і раней, рабіць усё для таго, каб беларуска-азербайджанскія адносіны былі ўзорнымі. Вы ў гэтым можаце быць упэўнены, — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы. — Як вы ведаеце, закрытых тэм у нас няма. І ў гэтым напрамку мы будзем рухацца далей».

Пасол у сваю чаргу сказаў, што ўсебаковы беларуска-азербайджанскія сувязі развіваюцца. На яго думку, асабістыя цёплыя адносіны прэзідэнтаў Азербайджана і Беларусі з'яўляюцца залогам эфектыўнага ўзаемадзеяння дзвюх краін.

Алі Нагіев падкрэсліў, што на працягу пяці гадоў выканання дыпламатычнай місіі выбудоваў сваю работу «як пасол, які любіць Азербайджан і Беларусь».

Дыпламат выказаў сваю спачуванні ў сувязі з тэрактамі ў мінскім метро, у выніку якога былі чалавечыя ахвяры. Прэзідэнт Азербайджана адным з першых накіраваў свае спачуванні беларускаму лідару.

Дыпламатычныя адносіны паміж Беларуссю і Азербайджанам устаюць у 1993 годзе. У 2006 годзе ў Мінску і Баку адкрыты пасольствы дзвюх краін. Азербайджан з'яўляецца адным са стратэгічных гандлёва-эканамічных і палітычных партнёраў Беларусі.

За апошнія пяць гадоў кіраўнікі дзвюх дзяржаў сустракаліся пяць разоў, уключаючы абмен афіцыйнымі візітамі ў 2006-2007 гадах і 2009-2010 гады.

У няпростае для нашай краіны час летам 2010 года Азербайджан апэратыўна прадаставіў Беларусі неабходны крэдыт. З лютага 2011 года ў Беларусь пачата пастаўка азербайджанскай нафты на спов-схеме замяшчэння венецуэльскай нафты.

Нашы краіны ад простых форм гандлю паступова перайшлі да прамысловай кааперацыі, стварэння сумесных прадпрыемстваў. У мінулым годзе ў Азербайджане былі сабраны 2 тыс. беларускіх трактароў, 1 тыс. грузавікоў. У Азербайджане наладжана зборная вытворчасць беларускіх ліфтаў. Ідзе падрыхтоўка да выпуску камунальнага аўта транспарту. Прапароўваецца таксама пытанне аб арганізацыі зборкі камбайнаў. Такім чынам, аб'ёмы і напрамкі эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Азербайджанам актыўна павялічваюцца. Тавараабарот у 2010 годзе склаў \$146 млн (для параўнання: у 2005 годзе ён быў каля \$30 млн). За студзеня-люты гэтага года аб'ём узаемнага гандлю дасягнуў \$313,6 млн.

ПРЭЗІДЭНТ СУСТРЭЎСЯ СА СТАРШЫНЁЙ ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ

Сустрэчы Кіраўнікі дзяржавы з лідарам прафсаюзнай арганізацыі напярэдадні Свята працы сталі ўжо традыцыйнай. Леанід Козік раскажа пра працу прафсаюзнай арганізацыі, задачы, якія ставіцца перад яе членамі прафсаюзамі ў арганізацыях, на прадпрыемствах, сітуацыю ў працоўных калектывах, пра тое, што непакоіць людзей і сацыяльна-эканамічных умовах, што склалася ў краіне.

Ён таксама раскажа пра святоточныя меркаванні, якія плянуецца правесці з нагоды дня 1 Мая. Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што напярэдадні свята неабходна заахоўваць людзей за іх працу і годна адзначаць гэты дзень.

Кіраўнік дзяржавы ў ходзе гутаркі выказаў заклопачанасць сітуацыяй з вытворчым траўматызмам: летась быў зафіксаваны рост такіх выпадкаў. Як адзначыў Леанід Козік, сёлета сітуацыя палепшылася, а па выніках I квартала назіраецца зніжэнне траўмаў амаль на 15%. Аляксандр Лукашэнка даручыў працягнуць работу па зніжэнні вытворчага траўматызму.

Напярэдадні сезона летніх водпускаяў не засталася без увагі і тэма падрыхтоўкі і арганізацыі дзіцячага і дарослага аздараўлення. Паводле слоў Старшыні ФПБ, у гэтым летнім сезоне плануецца аздараваць такую ж колькасць дзяцей, як і ў напярэдняй гады, задаволіўшы ўвесь попыт насельніцтва.

Што датычыцца тэмы беларускіх прафсаюзных санаторыяў, якіх у краіне налічваецца 12, то ўсе працягваюць раэабілітацыю, накіроўваючы прыбытак на сваё развіццё. Пудзёкі на адпачынак у такіх санаторыях, у першую чаргу, выдзяляюцца беларускім грамадзянам. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў намаганні ФПБ па аднаўленні аздараўленчых аб'ектаў.

У Беларусі дзейнічае 28 галіновых прафсаюзаў, амаль 21 тыс. яе членаў арганізацый, у якіх налічваецца больш за 4 млн чалавек. Прац-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

НАША «НАДЗЕЯ»

ПАСЛЯ катастрофы на Чарнобыльскай АЭС беларуска-германскае сумеснае добрачынная прадпрыемства «Надзея—XXI стагоддзе» стала першай на тэрыторыі краін СНД годнай альтэрнатывай для аздараўлення дзяцей да мяжой. Сёння цэнтр прымае 285 чалавек у змену, у год гэта чатырнаццаць змен. Усяго ж за 17 гадоў існавання ў цэнтры адпачылі і набраліся здароўя каля 50 тысяч чалавек! Неўзабаве ў цэнтры з'явіцца дзеткі з абмежаванымі магчымасцямі — ужо цяпер дзеля гэта ёсць амаль усе ўмовы.



Table with exchange rates for USD, EUR, RUB, and other currencies.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



ПАРТРЭТ З НАТУРЫ

Юлія КАЛЕСНІКАВА размалвала браму на сядзібе сваёй бабулі ў вёсцы Глушоў Рэчыцкага раёна.

Сяргей РУМАС:

«СКАРАЧЭННЕ ДЗЯРЖАЎНЫХ РАСХОДАЎ НЕ ЗАКРАНЕ РАСХОДЫ БЮДЖЭТУ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ АРТЫКУЛЫ»

КАБ захаваць золатавалютныя рэзервы і забеспячыць эканамічную беспяку краіны, апошнім часам з-за ажыццяўлення попыту на замежную валюту на ўнутраным валютным рынку, як выдма, урадам і Нацыянальным банкам быў прыняты шэраг пэўных рэгулюючых захадаў. У прыватнасці, згодна з рэкамендацыяй галоўнага банка краіны, курс прадмаж зямельнай валюты пры здзелках на міжбанкаўскім рынку не мог перавышаць 10 працэнтаў адносна афіцыйнага курсу. З узрастаннем гэта, паведамліў журналістам падчас прэс-канферэнцыі першы намеснік старшын праўлення Нацыянальнага банка Мікалай Лузгін, абмежаванні на фарміраванні курсу пры здзелках кулі і продажу зямельнай валюты паміж банкам і суб'ектамі гаспадарання знятыя.

Мікалай Лузгін патлумачыў, што зроблена гэта для пастанова ўзнаўлення паўнацэннага функцыянавання ўнутранага валютнага рынку, пашырэння кола ўдзельнікаў аперацый, стварэння ўмоў для функцыянавання менавіта рыначных сіл пры устаўнаўленні

ўзроўню абменнага курсу і павышэння празрыстасці курсатварэння на рынку краіны. Акрамя таго, рашэнне накіравана на пераадоленне няўпэўнасці ўдзельнікаў рынку, якая склалася адносна далейшага развіцця сітуацыі на ўнутраным рынку і накіравана на паступова пераход у далейшым да ўніфікаванага абменнага курсу на розных сегментах валютнага рынку. Банкір дадаў, што, магчыма, гэтак рашэнне з'яўляецца прамежкавым. «Разглядаецца пытанне па ўвядзенні такой формы работы, як адкрыццё дадатковай сесіі на Беларускай валютна-фондавай біржы, хутчэй за ўсё, з наступнага тыдня», — сказаў ён. — Такая практыка ў нас была ў канцы 90-х гадоў». Гэта значыць, на дадатковай сесіі біржы будзе ўстаўнаўляцца курс на падставе попыту і прапановы валюты. Паралельна захоўваюцца пакуль і асноўныя таргі, дзе ажыццяўляецца работа ў рамках абавязковага продажу валюты на пэўныя мэты крытычнага імпарта. Па меры стабілізацыі сітуацыі на рынку Нацыянальны банк будзе разглядаць і іншыя захады па далейшай лібералізацыі валютнага рынку і зняццю абмежаванняў, што існуюць.

СТАР. 2

Сума ахвяраванняў беларусаў у адрас пацярпелых у мінскім метро набліжаецца да Вр3 млрд

Беларусы пералічылі на дабрачыныя рахункі ў адрас пацярпелых у Мінскім метрапалітэ-не амаль Вр2,9 млрд. Аб гэтым БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе Мінгарвыканкама.

«На дабрачыныя рахункі Мінгарвыканкама, адкрытыя для залічэння ахвяраванняў у сувязі з трагічнымі падзеямі, што здарыліся 11 красавіка на станцыі метро «Кастрычніцкая», па стане на 17.00 19 красавіка паступіла Вр2 891 489 290», — паведамліў ў прэс-службе. Таксама пералічана 243 500 расійскіх рублёў і \$8 230.

НА ПАЦЯРПЕЛЫХ АД АВАРЫІ НА ЧАЭС ТЭРЭТОРЫЯХ ТРЭБА СТВАРАЦЬ УМОВЫ ДЛЯ НАРМАЛЬНАГА ЖЫЦЦА

Аб гэтым заявіў учора памочнік Прэзідэнта Беларусі — галоўны інспектар па Мінскай вобласці Мікалай Іванчанка ў час правядзення адзінага дня інфармавання па пераадоленні наступстваў аварыі на ЧАЭС у ААТ «БелАЗ», перадае БЕЛТА.

Мікалай Іванчанка адзначыў, што праблема пераадолення наступстваў аварыі на ЧАЭС будзе актуальна для беларускага насельніцтва яшчэ доўгі гады і ўплыві радыяцыйных фактараў на здароўе будзе прадаўжацца. Аднак развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці, стварэнне рабочых месцаў у пацярпелых зонах магчыма. Там можна весці нармальную эканаміку, нармальна жыць, сказаў ён. На думку Мікалая Іванчанкі, з забурджанымі радыяцыйнымі тэрыторыямі неабходна «па-гаспадарску разабрацца». Таксама трэба правільна прагназаваць магчымыя наступствы ад ЧП на атамных электрастанцыях, адзначыў галоўны інспектар па Мінскай вобласці. Вопыт Яношкі паказваў, наколькі гэта неабходна. Аварыя на ЧАЭС нанесла вялікі удар па эканоміцы краіны. «Амаль 38 дзяржбюджэтай краіны ўзроўню 1985 года — вынік страт нашага народа ў выніку аварыі», — адзначыў ён. Мікалай Іванчанка падкрэсліў, што, нягледзячы на вялікіх выпрабаванні, беларускі народ змог справіцца, выстаяць, краіна дынамічна развіваецца. Памочнік Прэзідэнта Беларусі — галоўны інспектар па Мінскай вобласці Мікалай Іванчанка ўчора ў час наведвання ААТ «БелАЗ» праводзіў прыём грамадзян.

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

С 20 апреля 2011 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.04.2011 № 127 размер ставки рефинансирования установлен в размере 13 процентов годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Беларгпромпбанк» сообщает об увеличении процентных ставок по договорам банковского вклада «Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и «Сберегательный», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006 на 1 процентный пункт с 20.04.2011.

Телефон Контакт-Центра Банка — 136 8.00–20.00 — рабочие дни, 8.00–18.00 — выходные и праздничные дни. Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life, velcom, МТС) — по тарифам операторов связи. Консультация оказывается бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.



УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещении о проведении 28 апреля 2011 г. 110-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска (газеты «Вечерний Минск», «Звезда» от 16 апреля 2011 г.) позицию 8 исключить.

Телефон для справок 227 40 22.

Вока за?..

У выніку сваркі ў кавярні «Наталі» ў Калінявічах 40-гадовы мясцовы жыхар застаўся без левага вока. Цяжкую траўму яму нанёс у стане алкагольнага ап'янення «сябар». А ў Хойніках маладая жанчына, медсястра па прафесіі, смяротна параніла нажом у шыю свайго непрацуючага мужа, Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЎ

УКРАЌНЕ ПРАПАНАВАЛІ ВYБРАЦЬ ПАМІЖ МЫТНЫМ САЮЗАМ І ЕўРОПАЙ

Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што Украіне прыйдзеца выбіраць паміж уступам у Мытны саюз і стварэннем зоны волнага гандлю з Еўрасаюзам. Паводле слоў еўрапейскага чыноўніка, Украіна не можа адначасова быць і там, і там.

«Вядома ж, для Украіны было б вельмі складана весці перамоў па паглыбленай і ўсёабдымнай зоне свабоднага гандлю з ЕС, калі б яна далучылася да Мытнага саюза краін, якія не маюць прэферэнцыйных гандлёвых дагавораў з ЕС», — сказаў Барозу. У той жа час ён падкрэсліў, што канчатковае рашэнне па гэтым пытанні павінна прымаць Украіна — у адпаведнасці з уласнымі эканамічнымі прыярытэтамі і інтарэсамі.

Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч, які прымаў Барозу ў Кіеве, у сваю чаргу, адзначыў, што супрацоўніцтва яго краіны з Мытным саюзам не перашкодыць стварэнню зоны свабоднага гандлю з Еўрапейскім саюзам, а ў будучыні — паслужыць справе эканамічнай інтэграцыі на ўсёй еўразійскай прасторы. Украінскі лідар яшчэ раз падкрэсліў, што яго краіна лічыць еўраінтэграцыю стратэгічным кірункам сваёй знешняй палітыкі, які не падлягае сумневу. Пры гэтым, ён, праўда, адзначыў, што «свет не стаіць на месцы» і стварэнне Мытнага саюза прымушае Украіну лічыцца з новай рэальнасцю, распрацоўваць механізмы супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй.

МАЛДАЎСЬКАЯ СПІРТНЫЯ НАПОІ ПЕРАСТАНУЦЬ ЗВАЦІЦА «КАНЬЯКОМ» І «ШАМПАНСКІМ»

Еўрапейскі саюз і Малдова завяршылі перамоў пра абарону геаграфічна паходжання прадуктаў харчавання. Зараз вырабленныя малдаўскія кампаніямі спіртныя напоі не могуць звацца «каныяком» ці «шампанскім», паколькі гэтыя назвы з'яўляюцца абароненымі геаграфічнымі ўказанымі тавараў.

У Еўракамісіі заявілі, што Малдова абавязалася забяспечыць высокі ўзровень абароны для 3,2 тысячы найменшых харчовых тавараў, у тым ліку і спіртных напоёў. Разам з тым, шэраг малдаўскіх вінаў атрымаюць падобны еўрапейскі знак, які абараняе паходжанне таго ці іншага прадукту.

Раней дагавор з ЕС, аналагічнай таму, пра які дамовілася Малдова, склала, напрыклад, Грузія. У ЕС чакаюць, што дамоўленасць з Малдовай стымулюе гандлёвы абмен паміж бакамі.

РАСІЯ ХОЧА ПРЫЯЦІНУЦЬ ДА АДМЭНЫ ЗІМОВАГА ЧАСУ БЕЛАРУСЬ І КАЗАХСТАН

Расія хоча прыяцініць да адмены зімовага часу сваіх партнёраў па Мытным саюзе — Беларусь і Казахстан.

Як заявіў у інтэрв'ю газеце «Весті» першы намстарш камітэта Дзярждумі РФ па прамысловасці Валерый Драгануў, Расія напроціць суседзяў «прыняць такі ж закон», паколькі з гэтымі краінамі ў РФ «вельмі высокі ўзровень кааперацыі і інтэграцыі» і лепш, калі падыход да вылічэння часу будзе адзіным. Драгануў расказаў, што аналагічны закон праект паступіў і ў Вярхоўную Раду Украіны.

НАЗВАНЫ САМЫЯ ПАПУЛЯРНЫЯ АўТАМАБІЛІ ЕўРОПЫ

Па выніках сакавіка 2011 года самым папулярным аўтамабілем у еўрапейцаў стаў Volkswagen Golf з вынікамі продажу 53,1 тысячы машын, што на 10,5 адсотка менш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Ён апыраўдзіў мадэль Ford Fiesta (50,5 тысячы машын, -26,9 адсотка) і VW Polo (39,3 тысячы аўтамабіляў, +4,2 адсотка), якія занялі другое і трэцяе месца адпаведна, гаворыцца ў спецаздачы аналітычнага агенцтва JATO Dynamics.

Муж з жонкай вымантачылі... мільярд рублёў

Ахвярамі падпрымальных асоб сталі іх знаёмыя, якія пазычалі ім грошы на будаўніцтва дома.

Гэтай сумай сямейная пара, паводле звестак прэс-афіцэра Кастрычніцкага РУУС Антона Санкевіча, разрылася, робячы пазыкі на працягу двух гадоў. Зразумела, збіраючы ў знаёмых сродкі на будаўніцтва дома, муж з жонкай абяцалі вярнуць грошы свачасова, але толькі падманулі людзей: маўляў, з'явіліся нечаканыя цяжкасці... На гэты момант падпрымальны мужчына затрыманы, а вось яго жонка аб'яўлена ў вышук. Ашукаўца прагражае да дваццаціга гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

Ігар ГРЫШЫН.

20 лет надежной работы на рынке страховых услуг

ЗАСО «КЕНТАВР»

220141, г. Минск, проспект Независимости, дом 172, тел. 8017 265 94 07

Table with financial data for ZASO «KENTAVR» for 2010, including assets and liabilities.

ЗАСО «КЕНТАВР» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2010 год

Table with financial data for ZASO «KENTAVR» for 2010, showing income and expenses.

Отчет подготовлен: Аудитор — Индивидуальный предприниматель Верезубова Татьяна Анатольевна, свидетельство о государственной регистрации № 100479384 от 25.02.2000 выдано администрацией Фрунзенского исполкома, квалификационный аттестат аудитора № 116 от 23.02.2002, выдан Министерством финансов РБ.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности

23 февраля 2011 г. Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАСО «КЕНТАВР» сформирована в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАСО «КЕНТАВР» на 1 января 2011 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г., при этом совершенные ЗАСО «КЕНТАВР» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

# «Скарачэнне дзяржаўных расходаў не закране расходы бюджэту на сацыяльныя артыкулы»

**АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ ПАПУ РЫМСКАГА БЕНЕДЫКТА XVI З ШОСТАЙ ГАДАВІНАЙ ПАЧАТКУ ПАНТЫФАКАТУ**  
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Папу Рымскага Бенедыкта XVI з шостаў гадавінай урачыстага пачатку пантыфакату.

«Вы прывіталі жыццё служэнню Рымска-Каталіцкай Царкве, выхоўваючы ў людзей вечныя каштоўнасці: любоў, спачуванне і міласэрнасць. Узрунены, што Ваша штодзённая праца будзе і далей садзейнічаць умацаванню хрысціянскай веры, талерантнасці і павагі да высокіх духоўных ідэалаў», — адзначаеца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка таксама выказаў надзею на далейшае развіццё адносін паміж Беларуссю і Святым Прастолам.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

**АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ ГЕНЕРАЛЬНАГА ДЫРЭКТАРА ІТАР-ТАСС В. ІГНАЧЕНКУ З 70-ГОДЗЕМ**

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў генеральнага дырэктара ФДУП «Інфармацыйнае тэлеграфнае агенства Расіі (ІТАР-ТАСС)» Віталія Ігнаценку з 70-годзем.

«На міжнароднай інфармацыйнай прасторы ІТАР-ТАСС карыстаецца заслужаным аўтарытэтам і з’яўляецца адным з прызнаных лідараў. У гэтым вялікая Ваша заслуга як прафесіянала і таленавітага кіраўніка», — адзначаеца ў віншаванні.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

**БКК МОЖА ЗНЯЦЬ ДА 45 ПРАЦЭНТАЎ СУСВЕТНАГА РЫНКУ ПРАДАЖАЎ КАЛІЙНЫХ УГНАЕННЯЎ**

Беларуская калійная кампанія можа выйсці на лідзіруючыя пазіцыі ў свеце па продажы калійных угнаенняў, зняўшы да 45 працэнтаў сусветнага рынку. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 красавіка на сустрэчы з кіраўніцтвам ААТ «Уралкалій», асноўнай тэмай якой стала стратэгія развіцця БКК.

Адкрываючы сустрэчу, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ёсць добрая нагода для размовы. «Гэта аб’яднанне («Сільвініта» і «Уралкалій» — **Заўвага БЕЛТА**), зразумела, рэвалюцыя на калійным рынку ў свеце, таму што, калі задума наша рэалізацыя (я думаю, мы адзіны ў гэтай думцы), прыкладна паловіну ўсяго калійнага рынку будзе кантраляваць наша кампанія (БКК. — **Заўвага БЕЛТА**). Гэта вельмі добра», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Я хацеў бы падзякаваць і вам, і кіраўніцтву Расіі», — сказаў ён.

Сярод стаючых момантаў аб’яднання расійскіх «Сільвініта» і «Уралкалій» і накіравання продажаў калійных угнаенняў праз БКК Аляксандр Лукашэнка назваў павышэнне капіталізацыі як гэтых кампаній, так і «Беларуськалій». «Па-другое, чаго граху таіць, гэты стаючы паўлявае на цэны на калійныя угнаенні на карысць вытворцы гэтай прадукцыі. Таму гэта кансалідацыя нам усім на карысць. І гэта — падстава для прыёмнай размовы», — адзначаў кіраўнік дзяржавы.

Ён звярнуў увагу на рост апошнім часам як вытворчасці калійных угнаенняў, так і цэны на іх. «Гэта дадатная дынаміка, і яна не можа не радаваць. Тым больш нас, у Беларусі, паколькі нам вельмі патрэбна сёння валюта», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама дадаў, што мае намер закрэпіць і пытанне арганізацыі вытворчасці і продажу комплексных угнаенняў (НРК). Гэта перспектывы напрамак для Беларусі, і ён актыўна развіваецца.

На сустрэчы былі падведзены вынікі работы Беларускай калійнай кампаніі, вызначана яе далейшая стратэгія развіцця. БКК, створаная ў 2005 годзе на парытэтных умовах (50 працэнтаў акцыяў належыць расійскаму «Уралкалію» і 50 працэнтаў — беларускім прадпрыемствам), за шэсць гадоў работы дэманструе відарочныя поспехі. Так, калі ў 2004 годзе налічваліся стварэння БКК вырочка ад продажу калійных угнаенняў «Беларуськаліем» складала \$761 млн, то ў 2008 годзе дасягала ўжо \$3,4 млрд.

Бакі выказалі задавальненне вынікамі работы Беларускай калійнай кампаніі за гэты час і канстатавалі, што ў I квартале 2011 года назіраецца рост цэн на калійныя угнаенні. Пры гэтым кампанія асвойвае ўсё новае і новыя рынкі збыту.

У той жа час партнёры лічаць, што сумесны бізнэс неабходна развіваць, напўняючы новымі месцамі. У прыватнасці размова ідзе аб развіцці лагістыкі: такія буныя кампанія павінна мець свой чыгуначны транспарт, свае тэрміналы ў партах як у месцах адгрузкі, так і ў краінах прызначэння.

На сустрэчы абмяркоўваліся новыя схемы работы, варыянты фінансавання праектаў, што знайшоў падтрымку і адабранне ў кіраўніцтва дзяржавы. Прэзідэнт даручыў падрыхтаваць дэталёвыя разлікі і абгрунтаванні, працісці неабходнае ўнутрыдзяржаўнае ўзгадненне ў спецыялістаў, а затым унесці на разгляд кіраўніцтва дзяржавы прапановы па палітычных работы кампаніі.

Сёння БКК з’яўляецца ключовай кампаніяй у свеце па аб’ёме продажу калійных угнаенняў, займаючы каля 34 працэнтаў аб’ёму сусветнага рынку. З завяршэннем зліцця расійскіх кампаній «Сільвініт» і «Уралкалій» БКК можа заняць да 45 працэнтаў сусветнага рынку продажаў калійных угнаенняў. Па сутнасці, салюцкая разам магнусаць трох прадпрыемстваў: «Беларуськалій», «Уралкалій» і «Сільвініта».

Што датычыцца «Беларуськалій», то ў прадпрыемства ёсць планы па пашырэнні аб’ёму здабычы калійных угнаенняў. На праектныя магчымасці пачынае выходзіць руднік «Чырвонаслабодскі», запушчаны ў маі 2009 года, вядзецца будаўніцтва яшчэ двух руднікоў і праектуецца трэці. Распрацавана праграма перспектывага развіцця «Беларуськалій» да 2020 года. Так, чакаецца, што ў 2015 годзе Беларусь будзе здабываць штогод 11 млн тон калійных угнаенняў у дзёночным рэчышчы (сёння — каля 9 млн тон), што прывядзе да істотнага нарошчвання экспарту. Акрамя таго, запланавана будаўніцтва хімічнага камбіната, а таксама завода па вытворчасці комплексных угнаенняў у Салігорску, улічваючы сусветную тэндэнцыю да росту спажывання НРК.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

*(Заканчэнне.*

*Пачатак на 1-й стар.)*

Адзначаючы, што з-за аб’ектыўных і суб’ектыўных прычын на валютным рынку краіны склалася складаная сітуацыя, Мікалай Лузгін паведаміў пра тое, што ўрад і Нацыянальны банк вызначыліся з тым, як пераадолець узніклыя праблемы. «З мэтай правядзення ўзгодненай грашова-кредытнай палітыкі і забеспячэння стабільнага функцыянавання нацыянальнай эканомікі ўрад і Нацбанк забяспечылі захаванне гранічных аб’ёмаў Kredытавання эканомікі сёлета за кошт сродкаў беларускага ўрада і Kredытных рэсурсаў галоўнага банка краіны ва ўзгодненых аб’ёмах, якія адпавядаюць параметрам асноўных палажэнняў грашова-кредытнай палітыкі на гэты год, — сказаў ён. — Будзе ўстаноўлены мараторыі на прыняцце новых дзяржпраграм без забеспячэння іх неэмісійнымі крыніцамі фінансавання. Мяркуюцца аптымізаваць у гэтым годзе расходы кансалідаванага бюджэту Беларусі з гранічным узроўнем яго дэфіцыту не больш за 1,5 працэнта ВУП, а таксама выканаць кансалідаваныя бюджэты абласцей і Мінска ў межах агульных сум расходаў, за

вадзяцца распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі. Усе бюджэтныя асінгаванні 2011 года па гэтым артыкуле будучэ засяроджаны на аб’ектах, якія трэба ўвесці сёлета». Таксама будучэ скарачаны расходы бюджэтных арганізацый да ўзроўню прыкладна 80 працэнтаў фактычных расходаў 2010 года. Гэта будзе дасягнута за кошт скарачэння закупак абсталявання імпортнай вытворчасці, абмежавання капрамонтаў будынкаў бюджэтных арганізацый. Акрамя таго, будучэ абмежаваны расходы бюджэту, звязаныя з бягучай дзейнасцю бюджэтных арганізацый. Яны будучэ ўстаноўлены на ўзроўні, які неабходны гэтым арганізацыям для выканання іх функцый. «Мы адзначаем яго прыкладна на ўзроўні 2010 года», — падкрэсліў Лузгін.

Сяргей Румас таксама праінфармаваў, што ўрадам прынята пастанова № 490, якой аптымізаваны дзяржаўныя праграмы. Так, у адпаведнасці з даручэннем Празідэнта, праграма закупкі тэхнікі для вёскі скарачана ў два разы і аб’ём фінансавання на гэты год складае 2,2 трыльёна рублёў замест 4,35 трыльёна. Будучэ зменшана і праграма будаўніцтва жыл-

Ігар ШЧУЧЭНКА.

**Твае правы**

# ГРУПА — ПЕРАШКОДА НЕ ЗАЎСЁДЫ

Не скарэц, што пашукаць са здароўем у любым выпадку адбывацца на ўзроўні даходаў. А тым больш сур’ёзныя наступствы мае група інваліднасці — часта яна становіцца перашкодай для працаўладкавання. Аднак тут далёка не ўсё адназначна. І ў значнай колькасці выпадках пенсія па інваліднасці яшчэ не з’яўляецца адзіным варыянтам.

**Дазвол з агляднай камітэта на вакансіі**

Зразумела, што пашукаць вакансію можна ўласнымі намаганнямі. Аднак стаючы вынік тут атрымавацца не заўсёды, таму ялішце нагадаць: пазнаёміцца з пералікам свабодных працоўных месцаў магчыма ў раённай службе занятасці насельніцтва. А, напрыклад, у сталіцы існуе варыянт і пошукаў праз інтэрнэт — на сайце www.minsk.gov.by.

— Разам з тым, варта памтаць, што пры любой раскладцы ўладкаванне інваліда магчыма толькі з дазволу медыкаў, пры гэтым канкрэтны пералік прафесій, якія дазваляюць чалавеку з абмежаванымі магчымасцямі, вызначаецца медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіяй, — значнае **намеснік начальніка аддзела арганізацыі работ на садзейнічаны занятасці насельніцтва камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Марына ШАХЛОВІЧ**. — Прычым апошнім часам спіс працоўных рэкамендацый пашыраецца — апроч ранейшых стандартных «ліфцёр-вахцёр», цяпер сталі звычайнымі варыянтамі зборшчыка, сарціроўшчыка, упакоўшчыка, камплектоўшчыка, дапаможнага рабочага ці прадаўца.

Але і гэта — яшчэ не ліміт. МРЭК усё часцей дэ рэкамендацыі з улікам заявак на працоўную сілу, і, да слова, калі заяўкі наймальнікаў і рэкамендацыі не супадаюць, то на працягу 3 месяцаў пасля агляду інвалід можа звярнуцца ў тую ж МРЭК і папрасіць, па магчымасці, падкарктаваць сваю індывідуальную праграму

**НАВОСТА ТАКІ СУЖЫЦЕЛЬ?**

У Лунінецкую райбальніцу даставілі 59-гадоваю жанчыну з вёскі Сінкевічы з нажывым раненнем грудной клеткі. Было ўстаноўлена, што нажом ударыў яе 66-гадовы сужыцель.

Яна СВЕТАВА.



У Мінску ў межах Міжнароднай партнёрскай канферэнцыі «25 годдзя пасля Чарнобыля» прайшла акцыя «Залатыя свечы памяці», прысвечаная 25 гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

# БАТАРЭІ СТАЛІ ХАЛОДНЫМІ Ў ЧАТЫРОХ АБЛАСЦЯХ БЕЛАРУСІ

Цяпло адключылі ў Брэсцкай, Гродзенскай, частцы Гомельскай і амаль ва ўсіх раёнах Мінскай вобласці. Пра гэта «Звяздзе» паведаміў **Анатоль ШАГУН** начальнік упраўлення камунальнай гаспадаркі Міністэрства ЖКК. — Тэмпература паветра стала павышацца. Пачынаючы з 17 красавіка, пачыпалася, і сярэдняя тэмпература стала вышэй за 10 градусаў Цэльсія, — кажа Анатоль Шагун. — І нават у Віцебскай вобласці, а таму і пачалось плаваче адключэнне. Калі такое надвор’е працягнецца, то цяпло будзе адключана па ўсёй рэспубліцы. Нагадаем, што ацяпленне ў жылых дамах адключаюць калі сярэднясутачная тэмпература на працягу пяці дзён складае +8 градусаў Цэльсія, для дзіцячых садкоў і лясчэбна-прафілактычных стаянцянараў — +10. Раўняне аб адключэнні цяпла прамяецца альбо абласным выканаўчым камітэтам па ўсёй вобласці, альбо кожнай раённай адміністрацыі даецца права самастойна вырашаць, калі адключыць ацяпленне. Па сталіцы пытанне аб адключэнні цяпла вырашае Мінскі гаррадыкі выканаўчы камітэт. — Мы трываем сувязь з сіноплетамі. Надвор’е яшчэ не зусім спрыяльнае для адключэння цяпла, — расказваў БЕЛТА начальнік аддзела энергетыкі Мінскага гарвыканкама Анатоль Лаўнічук. — У лепшым

выпадку адключым ацяпленне напрыканцы тыдня. Зараз тэмпература носьбіта ў горадзе зніжана да мінімальнай — так спрацавала сістэма рэгулявання. — Працэс адключэння ў параўнанні з працэсам падключэння цяпла больш просты. Тут ідзе абмежаванне падачы цеплаасобіцы, — тлумачыць спадар Шагун. — Аднак пры паніжэнні тэмпературы ацяпленне дамоў можа быць адноўлена. У нас бывалі такія выпадкі, калі мы на дзень-два ў сувязі з пахаладаннем уключалі ацяпленне. — Пасля адключэння ацяплення камунальнікі пачнуць рыхтавацца да новага аццяпляльнага сезона. Цепласетца будучэ праходзіць выпрабаванні, і будучэ рамонтажчыкі і замянюць там, дзе неабходна. Пры гэтым жыхарам дамоў вядзецца абыходзіцца некаторы час без гарачай вады. — У асноўным гэта будзе да двух тыдняў, — абяцае Анатоль Шагун. — Па Мінску ў невялікіх кватэльных сярэдніх працягласць адключэння склапа 9 дзён. У такіх будынках арганізацыя, як Мінскэнерга, ці ЦЭЦ, уключаліся ў два тыдні. Бываюць асобныя выпадкі, калі і поболь за гэты час. Аднак у такіх сітуацыях мы звычайна ўзгадняем тэрмін з мисцовай адміністрацыяй. Зусім без адключэння гарачай вады абысціся нельга. **Настасся ЗАНЬКО.**

раэабілітацыі — з тым, каб у гэтай праграме з’явіўся запіс аб прафесіі, па якой ёсць шанцы працаўладкавання.

**Што зацікавіць наймальніка?** Аднак мець «патрэбную» медыцынскую рэкамендацыю і інфармацыю аб вакансіі недастаткова. Калі-нікالی, раіць Марына Шахловіч, нялішне падумаць аб рэгістрацыі ў якасці беспрацоўнага. Тым больш што працэдур гэта не складаная. У прыватнасці, тут спрабэцкіца пашпарт, пасведччэнне інваліда, індывідуальная праграма рэабілітацыі, дакумент аб аддукацыі, а пры наяўнасці — таксама працоўная кніжка.

— Атрыманне статусу беспрацоўнага азначае адно: спецыяліст службы занятасці будзе аказваць дапамогу ў падборы працы, і ў тым ліку — вырашаць пытанні з уладкаваннем неспасрадна з наймальнікамі, — адзначае Марына Шахловіч. — Пры гэтым статус беспрацоўнага дае яшчэ адну перавагу — магчымасць удзелу ў праграме адаптацыі інваліда да працоўнай дзейнасці. Сутнасць тут у наступным: наймальнік, які прымае ў рамках праграмы інваліда, можа атрымаваць кампенсацыю выдаткаў на яго зарплату, налічаную на гэтую зарплату сацстраху і ўзносав на страхаванне ад няшчасных здарэнняў на вытворчасці тэрмінам ад 6 да 12 месяцаў. Фактычна на перыяд дзеяння праграмы работнік-інвалід з’яўляецца «бяс-платным». Таму зразумела, што для наймальніка такі шлах выгадны. А ў сваю чаргу, работнік-інвалід атрымавае неабходны для вынашч канкурэнтаздольнасці на рынку працы навыкі і вопыт.

**Пры неабходнасці — вучыцца** Адна з па-сапраўднаму вострых праблем — адвуснасць у чалавека спецыяльнасці, якая адпавядае стану яго здароўя. Аднак часта гэта праблема таксама вырашалальная. — Зноў жа на падставе медыцынскага заключэння ёсць магчымасць накіраваць інваліда, які мае статус беспрацоўнага, на прафесійнае навучанне ці перанавучанне. У прыватнасці, Як паказвае практыка, наймальнікі з большай ахвотай прымаюць інваліда па вакансіі з параўнальна невысокай зарплатай — звычайна ў сталіцы гэта 500-900 тыс. рублёў у месца. Аднак часта больш важна іншае — непазрэдна магчымасць уладкавання. Тым больш, што ў такім выпадку чалавек з абмежаванымі магчымасцямі — 15 будзётнаў прахрыткавога мінімуму. Да слова, БТМ на сёння адпавядае 296.870 рублём.

Для атрымання дзяржпадтрымкі неабходна распрацаваць і прадаставіць у службу занятасці бізнэс-план сваёй будучай дзейнасці. Пры гэтым напрамку падтрымальніцкай дзейнасці моцуюць быць рознымі — цыроўніцкія паслугі, гандаль, аздабленне тканцы ці выраб жалюзі. Гадоўнае, каб нададзель дзяржпадтрымка пайшла строга па прызначэнні — на развіццё ўласнай справы. Бо ў адваротным выпадку субсідыю прыйдзеца вярнуць.

Сяргей ГРЫБ.

**АПОШНІ ШЛЯХ РТУТНАЙ ЛЯМПАЧКІ** У Магілёўскай вобласці мяркуюць адкрыць прадпрыемства па ўтылізацыі адпрацаваных лямпяў, якія ўтрымліваюць ртуть. Гэта ініцыятыва прыватнага прадпрыемства «Экалогія горада і вёскі». Магілёўскі прадпрымальнік Мікалай Селіханаву выкупіў тэрыторыю былога асфальтавага завода. Праект каштуе 350 мільянаў рублёў. Цяпер жа лямпяў, якія ўтрымліваюць ртуть, воззяць з Магілёва ў Мінск ці Кобрын. Утылізацыя адной лямпты каштуе 3400 рублёў, і значныя сродкі забірае транспарціроўка. Калі ўстаноўка запрацуе ў Магілёве, кошт утылізацыі знізіцца.

Ілона ІВАНОВА.

# МНС: «Асновы бяспечнай жыццядзейнасці» дапамогуць выратаваць не адно жыццё...

**З моманту ўсталявання ў нашай краіне цёплага вясновага надвор’я спяванне сухой расліннасці стала прычынай гібель на пажахрах пці чалавек. Аб гэтым на сустрэчы з журналістамі ў Нацыянальным прэс-цэнтры паведаміў начальнік упраўлення нагляду і прафілактыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Уладзімір РАФАЛЬСКІ:** — На жаль, вясна для нашай службы — гэта заўсёды галаўны боль, паколькі з наступленнем сапраўднага цяпла рэзка павялічваецца пагроза ўзнікнення пажаўраў: і лясных, і на тарфяных, і нават на сабыстых падворках. Людзі гінуць, спяльваючы смецце. Адно з апошніх трагічных здарэнняў адбылося 4 красавіка ў Гродзенскай вобласці: жанчына прыбырала на ўласным падворку, спяльвае смецце, у выніку чаго ўзнік пажаўр, з-за якога гаспадыня падворка і загінула. Я паведаміў Уладзімір Рафальскі, усяго з пачатку ўсталявання пажаўрабеспячнага перыяду ў краіне зарэгістравана ўжо 366 пажаўраў у прыродных эксістэмах на агульнай плошчы 193 га. У параўнанні з аналагічным перыядам 2010 года такіх пажаўраў стала значна менш — летась за гэты час адбылося 649 пажаўраў на плошчы 321 га. Сёлетра работнікамі аргануў і падраздзяленню МНС было арганізавана больш як 1600 рэйдў сумесна з прадстаўніцтвамі СМІ і работнікамі аргануў унутраных спраў на папярэджанні фактаў выпальвання сухой расліннасці і спяльвання смецця. За спяльванне сухой расліннасці і парушэнні правілаў працаўладкавання адказнае 468 грамадзян, у тым ліку 34 кіраўнікі і 149 службовых асоб. Уладзімір Рафальскі папярэдзіў, што, згодна з Кодексам аб адміністрацыйнай адказнасці, штраф за спяльванне сухой расліннасці можа дасягнуць 200 базавых велічынь для юрыдычных і 30 базавых велічынь — для фізічных асоб. А пры наяўнасці шкоды ў асабліва буйным памеры віноўнік можа быць прыцягнуты нават да крмынальнай адказнасці. Між іншым, дачнікам і ўладальнікам уласных домікоў у вёсцы зусім не лішнім будзе ведаць, што на тэрыторыі прэсідыянтскай участку забараняецца развядзенне вогнішчаў, спяльванне смецця і ўвогуле выкарстанне любых іншых крыніц адкрытага агню. А прыгатаваныя ежы дапускаецца толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах (на мангалах) пры захаванні шэрагу патрабаванняў прафілактычнай бяспекі. Натуральна, што журналістаў цікавіла таксама, якія ўрокі былі вынесены кіраўніцтвам Міністэрства па надзвычайных сітуацыях пасля трагедыі з вялікай коль-

# На Вялікдзень і Радаўніцу — спрощчаны пропуск цераз беларуска-літоўскую мяжу

**КАМАНДАНТЭ БЕЛТА** Лідскага пагранічнага атрада інфармуе, што ў перыяд святкавання Вялікадні і Радаўніцы па ўзгадненні з літоўскамі бокам будучэ працаваць пункты спрощчанага пропуску «Пяцкуні» — Нарвішкеш» Трабогска сельсавета, «Геранёны — Кракуны» Геранёнскага сельсавета Іўеўскага раёна і «Пяцолёўцы — Ракай» Першамайскага сельсавета Шучуньскага раёна. Рэжым працы пункта «Пяцкуні»: з 10 да 17 гадзін 23, 24, 25 красавіка, 2 і 3 мая. Пропуск будзе ажыццяўляцца пры наяўнасці сапраўдных дакументаў на права перасячэння Дзяржаўнай мяжы, у тым ліку вы Беларусі і Літвы адпаведна для замежных і беларускіх грамадзян. Грамадзян Беларусі — пры наяўнасці адзнакі аб рэгістрацыі ў памежнай зоне (участка адказнасці Лідскага пагранатрада).

Пункты «Геранёны» і «Пяцолёўцы» будучэ працаваць з 10 да 17 гадзін з 22 па 25 красавіка, 29 і 30 красавіка, з 1 па 3 мая. У гэтых пунктах будзе ажыццяўляцца пропуск транспартных сродкаў. Абавязкова наяўнаска медыцынскай страхавальнай і міжнародных полісаў грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў аўтатранспартных сродкаў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

# Абзац

▲ Сёння ў свеце працуе 443 атамныя рэактары. Усе яны размешчаны ў 29 краінах свету. Зараз будзеца яшчэ каля 64 ядзерныя рэактары.

▲ Мінская дзіцячая чыгунка адкрые сезон 30 красавіка. У гэтым годзе тут будучэ курсіраваць два цягнікі з шасці вагончыкаў кожны. Акрамя асноўных паслуг, тут можна будзе заказаць святочны маршрут для маленчкіх імранікаў з музычным суправаджэннем, казанчымі персанажамі і цацкамі. ДЧ прадоўжыць выконваць і маршруты для малых, якія карыстаюцца ўсё большай папулярнасцю ў мінчан. У май дзіцячая чыгунка будзе працаваць па выхадных і святочных днях, а летам — і па буднях.

▲ У Мінску да чэмпіянату свету па хакеі, які пройдзе ў 2014 годзе, пабудуецца 22 атэлі. Яны будучаца практычна па ўсім горадзе: ад цэнтра да мікрараёнаў. Зараз у сталіцы для гэтых мэт выбараны 64 пляцоўкі, 8 з якіх усю асвойваюцца, а на 7 будаўнічых працы пачнуцца ў красавіку — маі гт.

▲ Чатыры хаты згарэлі ў Лельчыцкім раёне па віне пенсінеркі, якая выпальвала сухую траву.18 красавіка ў Лельчыцкі аддзел па надзвычайных сітуацыях паступіла паведамленне аб пажаўры ў вёсцы Убарскага Рудня. Пасля прыбыцця на месца здарэння ратавальнікі выявілі, што гарыць чатыры нежылыя дамы. Пры праверцы ўстанавілі, што мясцовае пенсінерка 1941 года нараджэння выпальвала сухую траву, з-за чаго і адбыўся пажаўр. Пацярпелых няма.

▲ На аўтадарозе Мінск — Нарач, каля паветару на вёску Гранічы (Маладзечанскі раён), аўтамабіль збіў ляс. Жывёліна зрабіла кіроўца машыны паехаў з месца здарэння. Ні кіроўцу, ні машыну ўстанавіць не ўдалося. Як паказала праверка, лось перабраў дарогу. Грузавік збіў яго, працягнуў перад сабой прыкладна 20 метраў, потым жыўліну адкінуў у кювет. Паводле заключэння ветэрынараў, якія аглядзелі збітага ляся, гэта была асобіна ўзростам каля двух гадоў.

# Поўны абзац

▲ У ЗША мужчына зрабіў прапанову каханай праз крыжаванку. 28-гадоваы жыхар штата Вірджынія звярнуўся да спецыяліста па крыжаванках, патлумачыўшы, што хоча папрасіць рукі і сэрца сваёй 31-гадовай выбранніцы, выбраўшы для яе крыжаванку. Як выявілася, жанчына — вялікая аматарка галаваломак. Нумар газеты са спецыяльнай крыжаванкай пабачыў свет гэтым днём. Спецыяліст зашыфраваў імя і прозвішча жанчыны, а таксама і сваю прапанову выйсці за мужам. Ці атрымаў закаханы згоду, не паведамаўляецца.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

# Навіны

# Машына збірае каменне

Слонімска сельгастэхніка выйграў тэндэр на выпуск каменнеборачных машын пад маркай «KIVI-REKKA» сумесна з фінскай фірмай «Пел-Туотэ Ой». Аб гэтым журналісту паведаміў галоўны інжынер прадпрыемства Іван Грышук. Па словах Івана Канстанцінавіча, летась было выпушчана 20 такіх машын, а сёлета плануецца іх зрабіць яшчэ 50. «Каменнепадборчык быў распрацаваны фермерамі ў Фінляндыі, якая вядома свая камінастыя глебай. Таму канструкцыя гэтай унікальнай машыны была шмат разоў выпрабавана ў самых нялёгкіх умовах і ўдасканалена. Каменнепадборчык збірае камяні з глыбіні да 15 см. Машына збірае камяні памерам ад 4 да 30 см. Емістасць бункера складае 2 кубічныя метры», — расказваў Іван Грышук.



# Этнадыскатка ў клічаўскім стылі: БЕЛАРУСКАМОЎНЫ РЭП І НАРОДНАЯ ПАДТАНЦОЎКА

Глыбінка

20 красавіка 2011 г. ЗВЯЗДА

У невялікім акуратным клубе аграпрадпрадукцыйнага цэнтру Клічава, рыхтуюцца да дыскатэкі. Праўда, разам з усталёваннем цалкам сучаснай гукавой і светлавой апаратуры, вядучы дыскатэкі апрапаюць... нацыянальныя стры.

— Шаноўнае спадарства! Народныя традыцыі зберагаем і на этнадыскатку вас запрашаем!

Аўтар ідэі — Міхаіл САКАЛОЎ, 25-гадовы супрацоўнік Клічаўскага раённага дома культуры.

— Я нарадзіўся ў Клічаве. Гэта мая зямля, я вельмі любію гэты горад і людзей, якія ў ім жывуць, — расказвае ён. — Спачатку дапамагу ў дыскатэках, потым стаў сам пісаць рэп.

Гэты самы рэп, смяецца Міхаіл, ён усмактаў з малаком маці. Яму з дзяцінства падабаўся гэты напрамак у музыцы: можа, ён сапраўды больш пасуе гарлеміскім неграм, але і ў беларускай глыбіцы нечакана прыжыўся.

Міхаіл падлеткам сам стаў пісаць рэп-вершы, прычым на роднай мове. Нават калі аўтар не ведаў словы па-беларуску, перакладаў са слухачам у руках. Гэта стала прынцыповым, дапамагло вылучыцца з агульнага рускамоўнага натоўпу, знайсці свой адметны стыль.

— Гэта перспектывы напрамак, таму што беларускага рэпа ўвогуле мала. Ніхто не кажаў нам на гэты конт нікога дрэнна, ніякіх прэтэнзій да мовы ў слухачоў. Многія людзі нас падтрымлівалі, хвалілі за нацыянальны кірунак, за развіццё роднай мовы.

«Я за нашу нацыю і за народ вольны. Тут кожны пакажа, хто на што здольны. Мастацтва быць братамі не на грошах трымаецца. Калі і гэта лічыць, у нас усё атрымаецца».

Выглядае Міхаіл, што і казаць, даволі экзатычна. І не толькі для Клічава ці Дзмітраўкі. Модны прыкід, цвёрты джынсы і высокая «шуга», разам з завушніцай — гэта звычайны вобраз сучаснага маладога чалавека. Але паверу яго — беларускай вышыванка.

Не, вядома, гэта канцэртны строй, так па вуліцах райцэнтру Міхаіл не ходзіць, але і для дыскатэкі даволі смела. «А мне ўтульна ў майм вобразе» — запэўнівае этнарэпер.

Пры гэтым Міхаіл і яго сябры не размаўляюць у жыцці па-беларуску. «Я магу, — кажа ён. — Але гэта напружвае, трэба прызвычацца».

Безумоўна, Сакалоў падабаюцца англамоўныя групы. Ён разумее тэксты: калі не даслоўна, то агульні сэнс ловаць.

— У рэпе важныя словы. Пісаць проста дзеля верша і рытму нецкава. Трэба адчуваць сэнс душой сэрцам. «Існуе толькі адно правіла: Заставайся пацаном і жыві правільна».



публіканскім семінары для вядучых дыскатэак, але цяпер набірае сярод моладзі сапраўдную папулярнасць.

— Этна на дыскатэцы — гэта цікава, незвычайна, і моладзь да нас пацягнуцца, — узрунены ўдзельнікі праграмы.

У невялікім творчым калектыве, названым «Этнарэа» (кветка, якая расце ўвесьмі ўвечары), у асноўным старэйшыя школьнікі: два Уладзіміры выконваюць брэйк-данс на фоне беларускамоўнага рэпа, а дзяткі ў народных строях (але з актуальнымі лірычнымі кароткімі спадніцамі) танцуюць пад песню пра вясенку.

— Танец пра вясенку — сорамна? Чаму так? Наадварот, прыемна! — змаціва рэагуюць на пракацыйнае пытанне маладыя танчоркі. — Вядома, некаторыя здзіўляюцца: усе танцуюць эстраду, а мы — як нашы бабулі, беларускае народнае. Але нам цікава, мы гэтым ганарымся.

Накіроўвае гэтую танцавальную кампанію харэограф Ірына СМАЛЯКОВА, якая працуе з дзецьмі ў школе мастацтваў.

— Мы з дзецьмі вучым самыя розныя танцы, аднак нацыянальнае мне сапраўды здаецца перспектывным. У гэтым ёсць сваё развіццё. Але ўсё будзе залежаць ад дарослых, а ад маладошага пакалення.

— Самае важнае — што дзеці самі гэтага хочучы, — лічыць загадчык аддзела Клічаўскага раённага аддзела культуры Уладзімір ВААКС. — Хочацца, каб людзі беражліва ставіліся да сваёй нацыянальнай культуры. І няхай яе захаванне ўвасобіцца нечаканым спалучэннем розных стыляў у мастацтве. Мы не будзем дзецімі перашкаджаць, а будзем дапамагаць. Этнапрамак у танцавальнай музыцы будзе мець поспех, і гэта падтурхне моладзь больш займацца беларускім рэпам, беларускай музыкай. Я падтрымліваю гэта і зычу ўдачы маладым артыстам.

Цяпер беларускамоўны рэп клічаўцы выкладаюць у інтэрнэце, у сацыяльнай сетцы «Вконтакте». Сёння, калі на інфармацыйнай прасторы пануе інтэрнэт, ужо больш няма вялікай розніцы, дзе ты жывеш — у беларускай глыбіцы альбо ў цэнтры вялізнага «сіці». Галоўнае — адметны творчы ідэі.

— Вось толькі што вам прыдумай, — апэратывна дакладвае Міхаіл Сакалоў, — «Жыццё кіліцы і б'ецца, нараджаецца біт, нараджаюцца тэксты!»

— Самае галоўнае, што я хацеў донесці да моладзі і ўвогуле да людзей, што трэба любіць сваю Беларусь. У нас сваё зямля і сваё краіна. Трэба любіць нашы рэчкі і лясы, сваю родную мову.

«Быць беларусам — што гэта значыць? Быць беларусам — цыжжа патлумачыць! Быць беларусам — няпроста праца! Быць беларусам — людзьмі звацца».

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Клічаўскі раён.

# Персанальны Багдановіч

Вобраз паэта ў кожнага свой. Але хутка з'явіцца кніга, якая збярэ ўсе вобразы ў адзін

Персанальны энцыклапедыя на беларускай мове «Максім Багдановіч» пабачыць свет у верасні бягучага года ў выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі». Ідэя стварэння ўнікальнай энцыклапедыі, над якой сёння працуе шмат аўтараў і якая раскрывае некаторыя белыя плямы біяграфіі вядомага беларускага паэта, з'явілася яшчэ ў 1980-х гг. мінулага стагоддзя, калі грамадзкія адзначалі 100-годдзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча.

Сёлетні выпуск энцыклапедыі прымеркаваны да 120-годдзя паэта.

Кніга аб'яе таць своеасабылім падрачукам шматгадовага даследаванняў жыцця і творчасці Максіма.

Уяе ўвядзе апісанне асноўных момантаў жыцця і творчасці Багдановіча, якіх будучы суправаджаць эксклюзіўнымі ілюстрацыямі. Усяго на старонках выдання плануецца размясціць каля 2200 матэрыялаў. Гэта артыкулы пра мастацкія і публіцыстычныя творы вялікага пісьменніка, інфармацыя пра першыя публікацыі класіка і пераклады на замежнай мове, сувязі вядомага беларуса з замежнай літаратурай і мастацтвам, аналіз твораў, якія з'явіліся пад уплывам творчасці нашага суайчынніка.

— Наша задача — зафіксаваць назіраныя веды пра Максіма Багдановіча, — распавядае Тацяна БЯЛОВА, дырэктар выдавецтва. — Мы павінны абудзіць нацыянальную самасвядомасць нашых даследаванняў жыцця і творчасці Максіма.

яскравы і таленавіты народ. Бо Максім Багдановіч — жамчужына беларускай літаратуры. На сёння выканана ўжо траціна ўсёй працы. Зараз працягваюцца працы ў архівах, правяраліся даты і лічбы. Над энцыклапедыяй працуюць навуковыя Акадэміі навук Беларусі, выкладчыкі ВНУ, пісьменнікі, крытыкі, супрацоўнікі музеяў і архіваў, бібліяграфы і іншыя спецыялісты.

Стварэнне персанальнай энцыклапедыі — гэта адна з найскладанейшых задач у кнігавыданні. Энцыклапедыя «Максім Багдановіч» стане трэцім падобным выданнем у гісторыі Беларусі. Такім чынам, кожны беларус зможа бліжэй пазнавацца з вялікім паэтам, якога ведае са школы і чые вершы іслычае, напэўна, у кожнай беларускай сям'і.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ.

## Свая справа

# КАНСУЛЬТАЦЫІ — ПРАЗ СКЮРЕ

ПРАДПРЫМАЛЬНІКАМ з раёнаў Гродзеншчыны неабавязкова прыязджаць па кансультацыі ў абласны цэнтр. Неузбава можна будзе скарыстацца інтэрнэт-праграмай Skype, паведамліў на прэс-канферэнцыі дырэктар абласной установы фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў Аляксандр ПАНАМАРОВ.

Як ужо паведамляла «Звязда», па ініцыятыве мясцовай улады з бюджэту Гродзенскай вобласці нядаўна дадзена выдзелена 20 мільярдаў рублёў (замест раней прадугледжаных 440 мільянаў рублёў) на фінансаванне інвестыцыйных праектаў суб'ектаў малага прадпрымальніцтва. Гэтыя грошы размяшчаюцца ва ўклады (дэпазіты) банка з наступным прадстаўленнем ільготных Kredyтаў прадпрымальнікам. Вызначана, што стаўка за карыстанне бюджэтнымі сродкамі складзе 0,5 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка Беларусі плюс банкаўскі працэнт.

Паводле інфармацыі Аляксандра Панамарова, ахвотніка скарыстацца падтрымкай бюджэту для наладжвання сваёй справы шмат, за кароткі час

ужо паступіла прапаноў больш чым на 6 мільярдаў рублёў. Праўда, каб праект атрымаў фінансаванне, трэба даказаць яго тэхнічна-эканамічную абгрунтаванасць спецыяльна створанай пра аб'яўчаным камісіі. Прыярэты будзе аддавацца інвестыцыйным праектам, якія прадугледжваюць стварэнне новых канкурэнтаздольных вытворчасцяў, паслуг, новых рабочых месцаў, укараненне прагрэсіўных, інвацыйных тэхналогій, здзейшчэнне ў гаспадарчым абароце вытворчых магутнасцяў, якія пакуль не выкарыстоўваюцца, і аб'ектаў незавершанага будаўніцтва.

Гродзенская абласная ўстанова фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў (тэл. 8 (0152) 77 23 79, тэл/факс 74 22 27, http://fincenr.by) аказа суб'ектам малага і сярэдняга прадпрымальніцтва садзейнічанне ў атрыманні фінансавых і матэрыяльна-тэхнічных рэсурсаў, неабходных метадалагічна і інфармацыйна падтрымкай. Можна, у прыватнасці, скарыстацца падтрымкай гэтай установы дапаможнікамі па адкрыцці аўтасэрвіса альбо цырульні.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

# НОВЫЯ ЛЯСЫ СТВАРАЛІСЯ ЎСІМ СВЕТАМ

За першыя два дні акцыі «Тыдзень лесу-2011» добраахвотнымі ўдзельнікамі пасаджана ўжо 15 мільянаў дрэў. Новыя лясы створаны на плошчы 2,5 тысячы гектараў. Удзел у акцыі ўжо ўзяло каля 30 тысяч чалавек, паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.



Напрыклад, працоўныя калектывы Мінягасга і Дзяржаўнага мытнага камітэта працавалі ў Чарвемскім раёне. Моцныя ўраганы на працягу некалькіх апошніх гадоў запар наносылі істотную шкоду мясцовым лясам. Толькі падчас леташняга летняга урагана тут палегла 1 850 гектараў лесу. І цяпер на спустошаных землях удзельнікі акцыі закладвалі новыя лясы.

Супрацоўнікі Выканаўчага камітэта СНД шчыравалі ва Ужскім лясніцтве Смалевіцкага раёна, дапаўняючы ўчасткі лесу, што былі створаны летас. Калектывы Міністэрства ўнутраных спраў, 260 прадстаўнікоў Камітэта дзяржаўнай бяспекі ачышчалі дрэвы пасля ўраганнага вятроў у Докшыцкім раёне. У ваенных лясах на пасадках лесу працавалі супрацоўнікі Міністэрства абароны, у дзяржаўнай лясгаспадарчай установе «Краснасель-

скі» — супрацоўнікі Упраўлення справамі Прэзідэнта. У Брэсце работнікамі лясной галіны разам з мясцовымі органамі ўлады была закладзена алея памяці ахвяр тэркату ў мінскім метро... Навуковыя Інстытута лесу НАН Беларусі разам з добраахвотнікамі наводзілі парадак на тэрыторыі сваіх эксперыментальных баз. Мінскай лясапаркавай гаспадарцы наводзілі парадак у прыгарадных лясах і высаджвалі ландшафтныя культуры дапамагалі жыхары сталіцы. Актыўны ўдзел у акцыі прыма-лі добраахвотнікі па ўсёй краіне. Сяргей РАСКОЎКА.

## У Мінску з пачатку года за даўгі на аплаце паслуг ЖКГ выселены жыльцы пяці кватэр

У сталіцы за першы квартал гэтага года жылёва-камунальнымі службамі пададзена ў суды 55 іскаў на выселенне даўжнікоў з кватэр, дзе яны пражываюць. Па пяці ісках рашэнне аб выселенні ўжо прынятае. Жыльцам чатырох кватэр даводзіцца пераехаць у меншае па плошчы жыллё. У адным выпадку неплацельшчыкаў выселілі без выдзялення альтэрнатыўнай жылплошчы. Як правіла, гэта датычыцца даўжнікоў, якія вядуць антысанітарны лад жыцця: яны ствараюць няручнасці для пад'езда або нават дома.

Святлана ФРАЎНЬКОВА, «Мінск—Навіны».

## ЯКІМ БУДЗЕ ГРАФІК ПРАЦЫ АЎТОБУСАЎ ПАДЧАС СВЯТАЎ?

Набліжаюцца святы, таму дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс» загадзя праінфармавала пасажыраў, як напярэдні і ў гэтыя дні будзе арганізаваны рух аўтобусаў. Гаворка ідзе пра перыяды з 29 красавіка па 3 мая, з 6 па 9 мая і з 13 па 15 мая. Так, па міжнародніх маршрутах, якія абслугоўваюцца прадпрыемствам, рэжым працы аўтобусаў будзе такім: 29 красавіка, 6 і 13 мая — як па пятніцах; 30 красавіка, 7 і 14 мая — па раскладзе суботніх дзён; 1-2 і 8 мая — па раскладзе будніх дзён (аўторак); 3-9 і 15 мая — як па нядзельным раскладзе.

Акрамя таго, пасажырам варта ведаць, што ў названыя перыяды адбудзецца шэраг пераносаў па міжнародніх маршрутах, якія абслугоўвае філіял «АП № 2» г. Мінска. Гаворка ідзе пра рэйсы з аўтавазкала «Усходняя» (у тым ліку праз «Маскоўскі» і дыспетчарскую станцыю «Дружная») аўтастанцыяй «Паўднёва-Заходняя» і «Аўтаваздовскай». З канкрэтнымі змяненнямі можна азнаёміцца на сайце прадпрыемства.

Па прыгарадных маршрутах плануецца арганізаваць перавозкі пасажыраў па наступным графіку. 13 мая аўтобусы будуць курсіраваць па раскладзе будніх дзён (чацвер); 29 красавіка, 6 і 14 мая — як па пятніцах; 30 красавіка, 2 і 7 мая — як па суботах; 1, 3, 8-9 і 15 мая — як па нядзелях.

Сяргей РАСКОЎКА.

## АЎТАЦЯГНІК У КЮБЕЦЕ

У выніку выбуху пярэдняга кола выехаў з дарогі і апынуўся ў кюбце аўтацягнік «Вольва», які ехаў з Літвы ў напрамку беларускай сталіцы. Здарэнне адбылося на аўтамагістралі недалёка ад вёскі Крэва. Вадзіцель не пацярпеў.

Сяргей ЧЫГРЫН.

## НАВАТ НЕ ПАСПЕЎ ЗАРЭГІСТРАВАЦЬ...

Жыхар Бярозаўкі Лідскага раёна спрабаваў ехаць на адным коле матацыкла, аднак няправільна выбраў хуткасць і наехаў на бардзюрны камень, пасля чаго ўрэзаўся ў металічную агароджу. Яго шпіталізавалі са шматлікімі траўмамі, паведамляе Гродзенская абласная Дзяржаўтінспекцыя.

На Гродзеншчыне гэта першая з пачатку года аварыя з удзелам матацыкліста. Прычым віноўнік добра знаёмы супрацоўнікам ДАІ: за апошнія тры гады спынена 19 парушэнняў правілаў дарожнага руху, здзейшчаных ім, у тым ліку 10 фактаў перавышэння хуткасці на аўтамабільах. А на гэты раз ён «вызначыўся» на матацыкле «Кавасакі», які прывёз з-за мяжы... у той жа дзень і нават не паспеў зарэгістраваць.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## УКРАЛІ КАНЯ З ВОЗАМ

Ноччу рабаўнікі зламаў замок і залезлі ў хлёў жыхара вёскі Шылавічы Слонімскага раёна, адкуль яны скралі каня. Разам з канём зладзеі прыхалілі і воз, які стаў на падворку. Каб не быць данчанымі гаспадаром, невядомыя, на ўсёй выпадку, парзалі правяды ў матацыкле, які стаў каля хлява, а самі з'ехалі ў невядомым кірунку.

Сяргей ЧЫГРЫН.



# НАША «НАДЗЕЯ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Увагу ў цэнтры надаюць здароўю — як фізічнаму, так і псіхічнаму. Гэта адчуваюць дзеткі з Гомельскай і Магілёўскай абласцей, якія з задавальненнем надаюць салявы і ваньны пакоі, дыхаюць свежым паветрам і ядуць экалагічна чыстыя прадукты, што вырошчваюцца ў цэнтры з 2001 года. Гэта адчувае і пя-

цігадовы Эдзік з Жыткавіч, які за два тыдні знаходжання ў цэнтры пачаў гаварыць. Слова для бабулі хлопчыка Галіны Скарабагатай «асыці» («здрасце») здаецца не толькі вынікам доўгай працы спецыялістаў, але сапраўдным чудам.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ. Вілейскі раён.



У Даніі знаходзіцца вядомая на ўвесь свет краіна — парк забавляльных атракцыяў Легалэнд. Гэту назву ён атрымаў у гонар славацкага дзіцячага канструктара «Лева».

Легалэнд пабудаваны выключна з рознакаляровых пластымасавых дэталляў і пластыка: і каралеўскі палац у Каленгаге, і пячоры піратаў, і самі піраты, і нават жудасныя драконы, якія дыхаюць агнём. Бр-рр... Тут усе наведнікі, нават дарослыя, нібы трапляюць у атмасферу бяскоплатнага дзіцяства з яго мроямі і фантазіямі, верай у чужы і чараўнікоў. Дзятка чакаюць не толькі конкурсы на лепшага канструктара, але і сапраўдныя прыгоды і вандраванні. Напрыклад, падарожжа ў таёмную пячору Роджэра, дзе вядзецца жорстка бітва з бізлітаснымі піратамі за скрадзеныя залатыя манеты і алмазы.

Парк Легалэнда падзелены на некалькі асноўных частак. У Мін-лэндзе дзеткі адчуваюць сябе сапраўднымі вола-тамі — тут пад нагамі маневруюць аўтамабілі, з порта адпраўляюцца ў плаванне марскія караблі, адчальваюць і швартуюцца паромы. Нядаўна з'явіўся атракцыён «Малочны шлях». Падарожжа па ім дазваляе маленькаму чалавеку убачыць ферму, на якой дояць кароў, потым апынуцца на малочным прадпрыемстве, дзе гатовя прадукцыю размяркоўваюцца па кардонных упакоўках.

# Казачная краіна ЛЕГАЛЭНД

Ёсць зона парку ў стылі Дзікага Захаду часоў герояў прыгодніцкіх кніжак Фенімора Купера, каубоюў і індзейцаў. У наступнай зоне знаходзіцца велізарны каралеўскі замак, у ім можна убачыць, які жылі сотні гадоў таму рыцары, які змагаліся яны на рыцарскіх турнірах у гонар прыгожых дам, які потым разам весела бавілі час на балі ў камінальнай зале. Потым юны падарожнік трапляе ў пакой каралеўскага скарбаў і праз пэўны час нарэшце выходзіць на свежае паветра. Пасля захалпальнай прыгоды нядрэна папалуднаваць на рыцарскім барбекю.

Легалэнд — парк вялікі. Каб дзецці часам не згубіліся, дарослыя карыстаюцца спецыяльнай электроннай сістэмай кантролю за знаходжаннем сваіх малых. На іх руку надзяваюць бранзалеты з убудаваным GPS-прыймачом. Некалкі секунд — і бацькі заўбедзі зможуць даведацца аб дакладных каардынатах і назве часткі парку, дзе вандруе іх хлопчык ці дзяўчынка.

Яшчэ Легалэнд — гэта адладжаны бізнес з велізарным абаротам і значным прыбыткам. На яго тэрыторыі ёсць гатэль. Яго нумары прызначаныя для сем'яў з дзецьмі, якія вырашаюць тут затрымацца на дзень-другі. У гандлёвым цэнтры Легалэнда можна набыць рознага калібру, на любы густ і ўзрост наборы канструктара «Лева», а таксама сучасныя тэматычныя сувеніры і тавары. У Легалэндзе шмат кавярняў, рэстаранчыкаў, кіёўскаў, дзе прадаецца вельмі смачнае марозіва для дзяцей.

## Крымінал, здарэнні

### ГАНДЛЯРКА СКРАЛА НА ПРАЦЫ БОЛЬШ ЗА 67 МІЛЬЯНАЎ

У дачыненні работніцы крамы Віцебскага раёна, якая прысвоіла 67,3 мільяна рублёў, заведзена крымінальная справа. Як высветлілі супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Першамайскага раённага аддзела ўнутраных спраў, гэтая гандлярка, якая таксама выконвала абавязкі па складанні справаздач і іншай дакументацыі, прысвоіла грашовую вырочку крамы.

Рабіла яна гэта на працягу сямі месяцаў. Парушэнняў закона вывезлі ад пасадкі. Дарэчы, страту яна ўжо кампенсавала. І гэта, безумоўна, можа паўплываць на вынісненне прысуду.

### 3 ПАЖАРУ ПАЧАЎСЯ ДАЧНЫ СЭЗОН

У садова-агародніцкім таварыстве «Гамялячэнка» ля вёскі Кантакузаўка Гомельскага раёна. Раніцай загарэўся дом з дошкай, які належыць 57-гадоваму грамадзяніну. Гаспадар, які на гэты час знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, спрабаваў сам патушыць пабудову, але ж толькі атрымаў апёкі рукі і вуха. Са слоў суседзяў, мужчына любіць выпіць, дарчы, які і жанчына з Рэчыцы, якую давялося выратаваць спецыялістам МНС. Тропикаеява кватэра грамадзяніна, якая знаходзіцца на другім паверсе дзевяціпаверховага панэльнага дома, загарэлася ўдзень. П'яная 56-гадовая гаспадыня толькі спужалася і крху нанюхалася чаднага газу. Прычынай пажару традыцыйна стала непатушаная цыгарэта.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. У агні пацярпелі дзеткі

У прыватным доме па вуліцы Леніна ў Жабінцы загарэлася ўдзень. У доме знаходзіліся двое дзяцей: аднаму тры гады, другому восем месяцаў. Іх маці ненадоўга адлучылася на пошту. Паводле слоў памочніка начальніка Брэсцкага абласнога Упраўлення МНС Сяргея МАШНОВА, разглядаецца версія дзіцячай забавы з агнём. Пажар заўважыў выкладчык мінак. Ён і выклікаў выратавальнікаў. Пажарныя знайшлі дзяцей у іх пакоі. Малы знаходзіўся ў дзіцячым ложку, большы залез за гэты локкад да сцяны. Дзеткі атруціліся чадным газам і атрымалі апёкі верхніх дыхальных шляхоў. Яны былі змешчаны ў рэанімацыю і падключаны да апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх.

Наталля КІРПЧОНКАВА. Фота аўтара.

Яна СВЕТАВА.

# НЕ ЗУСІМ ЗВЫЧАЙНЫ ДЗЕНЬ АВІАБАЗЫ

**УЧОРА** 61-ю знішчальную авіябазу наведлі ваенныя спецыялісты з 27 краін свету. Гэта звязана з Венскім пагадненнем 1999 года аб мерах умянявання дэу і бяспекі. Гасці паляхалі на двух аўтобусах і адрозж пачалі фатаграфіраваць ваенны аэракт, які іграў бадзёры марш. Магчыма, не чакалі такога прыёму. А кантакт паміж нашымі ваеннымі і калегамі з-за мяжы ўстанавіўся даволі хутка: напэўна, гэтак спрыяла тое, што многія з гасцей валодалі рускай мовай.



Аляксандр Мікалаевіч, у вас адрозж столькі правабраўчы. Напэўна, ёсьць хвалеванне?

— Тут няма ніякіх правабраўчы — на базе звывчайны дзень. А замежныя спецыялісты прыехалі да нас пазадзвіцца з нашымі будынкамі. Нахай павабчы, як нашы пілотаў лятуюць, паглядзюць на самалёты, як іх рамантуюць... Ніхай паказуі. Вось мы паставілі непадалёку два самалёты, каб можна было перад імі зрабюць фота на памяць, і ўсё. Астатняе ж ёсьць — штодзённае жыццё авіябазы.

А яшчэ пацікавіліся: як задзейнічаны транажоры? Ці ёсьць праблемы з запусканнем? Колькі часу неабходна на рамонт самалётаў? Гасціям нават казалі, што на авіябазе 59 самалётаў і крыху больш за тысячу чалавек у штаце. Раней гэта лічылася в ваеннай тайне. Здаецца, ад гасцей не было ніякіх сакратуў і яны маглі паглядзець усё, што хацелі.

Сярод замежных спецыялістаў былі і сябры па былым сацыялістычным лагерах. — А як вы сябе адчуваеце ў кампаніі заходніх калег? — спытаў я ў палкоўніка Андрэя Грышчанкі, які прадстаўляў Украіну. — Спакойна, даволі сбраўроўскія адносіны.

— Сёння ваша краіна імякнеца на Запад. Праблем не будзе з адаптацыяй? — Украіна нармальна ўпісваецца ў заходнія структуры. — А вось што раскажуі прадстаўляюць вы ў авіябазе.

Ваенны спецыяліст з Польшчы пацікавіўся, як прайшоў аб'яднанне авіябазы, якая базіравалася ў Бярозе з 61-ай авіябазы.

А гасць з Францыі спытаў наконт дазварты СУ-29М у паветры. Чаму ад яе не адмовіліся? — Таму, што ў гэтым няма патрэбы. Знішчальна на адной запраўцы можна абляцець Беларусь двойчы, — быў адказ.



Капітан Лаўрыс Каліш з Латвіі адзначыў, што ў іх такіх знішчальнікаў няма. — А якія самалёты ў небе Латвіі? — Транспартныя ды верталёты, а патрулююць самалёты НАТА. Краіны Балты аб'яднаны ў адну паветраную зону, і знішчальнікі базіруюцца ў Літве.

Амерыканскі падпалкоўнік Джэймс Енц крыху насцярожыўся, калі я напярсі даць ацэнку амерыканскі і расійскім самалётам — параўнаць іх. — Я — дэсантнік, і мне цяжка даваць тэхнічную характарыстыку, але вашы самалёты — тэхніка сур'эзная.

— А ўражанне ў цэлым ад сустрэчы? — Падрыхтаваліся добра. Не ведаю, што меў на ўвазе амерыканец пад словам «падрыхтоўка». Магчыма, яму кінуўся ў вочы ідэальны парадка на авіябазе, ці ветлівасць, з якой прынялі гасцей, а можа, тое, што над аэрадромам у гэты дзень кружылі знішчальнікі.

Ад такіх сустрэч становіцца лягчэй на душы. Менавіта праз такія мерапрыемствы наводзяцца масты ўзаемаарумення паміж краінамі, разбурэацца сцяна недаверу.

Проста бачыш, што нарвежцы, французы, амерыканцы... такія ж людзі, як і мы. І клопаты ў нас аднолькавыя — пра мір і спакой для сваіх краін, сваіх дзяцей.

Сымон СВІСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

## У ВЫХАДНЫ ў МІНСКУ ПРойдзе ЮБІЛЕЙНЫ ТУРНІР НА ПРЫЗЫ МАРЫНЫ ЛОБАЧ

З 22 па 23 красавіка спартыўнае жыццё сталіцы пройдзе пад знакам мастацкай гімнастыкі. У Палацы спорту адбудзецца 10-ты Міжнародны турнір ФІСТ «Дынама» на прызы алімпійскай чэмпіёнкі Марыны Лобач. Турнір штогод пашырае сваю геаграфію, і сёлета ў Мінск прыедуць грасці з 12 краін свету. Сярод краін-дэбютантаў — Турцыя і Азербайджан.

Традыцыйна мы праводзім спартыўныя сярэд іоніэра. А сёлета вырашылі ўключыць у праграму і групавыя практыкаванні — для іх гэта будзе генеральная рэпетыцыя перад чэмпіянатам Еўропы, — паведаміла Марына Лобач.

Нагадаем, што сёлета чэмпіянат Еўропы на мастацкай гімнастыцы пройдзе ў Мінску — яго 27-29 мая прыме «Мінск-Арэна». Турнір на прызы Марыны Лобач пройдзе ў дзвюх узроставых катэгорыях — іоніэры (1996-1998 г.д.) і прэ-іоніэры (1999-2000 г.н.). Пераможцы ў асобных відах атрымаюць вадакрысталічныя тэлевізары, лімбаўчыя фотарамкі, гадзіннікі, пледы і каварверкі ад аднаго з арганізатараў, Прэзідэнтскага спартыўнага клуба. Усе астатнія ўдзельніцы таксама не застануцца без падарункаў. У суботу турнір пачнецца а 10 гадзіне раніцы, а 14 гадзіне пройдзе цырымонія адкрыцця, у нядзелю спартыўны стартуюць а 11 гадзіне.

Алена КРАВЕЦ.

## ОАО «ТЕХНОЛИТ ПОЛОЦК» ІЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 06 мая 2011 г. в 14.00 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**  
1. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2010 год.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет председателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 28 апреля 2011 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации доверенностей, представляющих передачу прав, удостоверенных акциями».

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 апреля 2011 г.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк».

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н. ГАСТЕЛЛО» УВЕДОМЛЯЕТ КРЕДИТОРОВ ОБЩЕСТВА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 22.03.2011 ОБ УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО ФОНДА С 13 828 489 700 РУБЛЕЙ ДО 13 794 039 512 РУБЛЕЙ.

Кредиторы общества вправе предъявить свои требования в течение тридцати дней с даты опубликования настоящего уведомления.

## ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ» СОСТОИТСЯ 29 апреля 2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, актовый зал (3 этаж).

**Повестка дня:**  
1. Об утверждении Положения о порядке получения согласия кандидатов на избрание в состав наблюдательного совета ОАО «Белгорхимпром».

Регистрация акционеров — в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, в актовом зале (3 этаж).

# У МІНСКАЕ МЕТРО ЗАКУПАЮЦЬ УСТАНОЎКІ ДЛЯ ПРАВЕРКІ БУЙНАГАБАРАТНЫХ РЭЧАЎ

## А пакуль пасажаўраў з вялікімі сумкамі будуць правабраўчы уручную

Алена АЎЧЫННІКАВА

**ПРАЦАВАЦЬ** ва ўзмоцненым рэжыме мільцыя будзе яшчэ не менш чым месяц, паведаміў учора на прэс-канферэнцыі намеснік міністра ўнутраных спраў — начальнік мільцыі грамадскай бяспекі Яўген ПОЛУДЗЕНЬ.

Узмоцнены варыянт нясення службы супрацоўнікамі МУС не звязаны з тым, што затрыманні не ўсе падазроныя ва ўчыненні тэрактў ў Мінскім метрапалітэне.

— Мільцыя будзе працаваць ва ўзмоцненым рэжыме да заканчэння расследавання крмінальнай справы аб выбуху ў метро. А ці ўсе падазроныя па справе затрыманні, лепш спытаць у следчай групы, якая вядзе гэтую справу, — патлумачыў намеснік міністра.

Яўген Полудзень паведаміў, што праводзіцца службава праверка ў дачыненні да некаторых супрацоўнікаў мільцыі, і да яе заканчэння заўчасна казача, ці пачнецца тэракт з іх пакарэнне.

Паводле яго слоў, Міністэрства ўнутраных спраў рэкамендуе шэрагу аб'ектаў узмацніць меры бяспекі. Яшчэ 28 сакавіка Савет Міністраў адобрыў спіс гэтых аб'ектаў, куды ўвайшлі рынкі, гандлёвыя цэнтры, вакзалы і іншыя месцы масавага знаходжання грамадзян. Да відэаназарання, прапункскае рэжыму распрацаваныя тэхнічныя патрабаванні. Маркуецца закупіць для ўсіх станцый метрапалітэна ўстаноўкі для праверкі буйнагабарытных рэчаў (напекшталт такіх, якія ёсьць у аэрапортах).

На ўваходзе на вакзалы і аэрапорты маркуецца ўстанавіць спецыяльныя рэнтгенаўскія ўстаноўкі. У планах і набыццё апаратыўнага рэнтгенаўскага і наркатыхных сродкаў.

Усе недахопы па бяспецы, якія меў Мінскі метрапалітэн, выяўляюцца ў канцы следства па крмінальнай справе, паведаміў дырэктар УП «Сталічны транспарт і сувязь» Валеры ШКУРАТАУ. Але глаўны недаход відэачочны — адсутнасць прапункскай сістэмы, з дапамогай якіх пасажыры можа звязача з супрацоўнікамі метрапалітэна ці мільцыянерам. Пакуль такія прыстасаванні ёсьць толькі на станцыях «Уручча» і «Барысаўскі тракт».

Паводле слоў намесніка міністра транспарту і камунікацый Аляксандра ШЫШКО, усе планы і мерапрыемствы па бяспецы ў мінскім метро, якое штодзень перавозіць 800 тысяч пасажаўраў, будуць прагляджаныя. Але спачатку дзядзёца вывучыць сувесны вопыт у гэтым кірунку.

— Мы праводзім працу па вывучэнні ўстаноўк для буйнагабарытных рэчаў, але яны розныя: нейкія спрацоўваюць на аўтарынку

ці расчоску. Да таго ж патрэбны і спецыялісты, якія будуць ведаць, на што спрацаваала і дзе шукаць, — раскажуў Яўген Полудзень.

Паводле слоў Аляксандра Шышко, абсталяванне метрапалітэна дадатковымі прыладамі бяспекі ўскладняецца яшчэ тым, што метро праектавалася і будавалася 30 гадоў таму. Перапланіроўка патрабуе і дадатковых праектаў, і будаўнічых работ. А ўлічваючы той факт, што грамадскі транспарт — стратнае прадрпрыемства, то няпроста знайсці і крыніцы фінансавання. Дарэчы, паводле слоў Аляксандра Шышко, страты, якія панёс ад тэрактў 11 красавіка сталічны грамадскі транспарт, складалі каля 4 мільярдаў рублёў.

Адным з найбольш абароненых месцаў масавага знаходжання грамадзян застаецца аэрапорт. Там усталёвана 132 камеры відэаназарання (столькі ж, дарэчы, і на чыгуначнай станцыі «Мінск-Пасажырскай»). Цягам апошніх гадоў калі 1,5 мільёна долараў выдаткавана на абарону мінскага аэрапорта: закуплены дэтэктары выбуховых рэчываў і дэтэктары небяспечных вадкасцёў. Яі раскажуў намеснік начальніка ўпраўлення дзяржаўнай інспекцыі па бяспецы палётаў і авіяцыйнай бяспекі Міністэрства транспарту і камунікацый Валеры КРЫЛОЎ, глаўная задача для службы бяспекі — не прапусціць зламаныя на борт. Найменш абароненай з'яўляецца зона прылёту, аднак пасля тэрактў у маскоўскім аэрапорце «Дамядзедова» адпаведныя меры бяспекі прыняты і ў мінскім аэрапорце.

## 18 ПАЦЯРПЕЛЬЦАВ АД ВЫБУХУ ЗНАХОДЗЯЦЬ ў ЦЯЖКІМ СТАНЕ

Па стане на раніцу 19 красавіка ў лячэбных установах краіны на стацыянарным лячэнні знаходзіліся 133 чалавекі, якія пацярпелі ад выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая», у тым ліку 18 пацыентаў былі ў цяжкім стане. Стан 18 пацыентаў ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Стан лёгкай ступені цяжкасці быў у 97 пацыентаў.

Як запэўніваюць у глаўным медыцынскім ведамстве краіны, усе пацярпелыя атрымаваюць лячэнне ў поўным аб'ёме. У большых маёцца дастатковы запас медыкаменту, перавязачных матэрыялаў і донарскай крыві. Забяспечача псіхалагічная падтрымка пацярпелых і іх блізкіх ва ўсіх установах.

У Камітэце па ахове здароўя Мінгарвыканкама адкрыта дадатковая «гарачая» лінія псіхалагічнай падтрымкі пацярпелых падчас тэрактў. Тэлефон гарачай лініі: 223 47 94. Яна будзе працаваць з 9.00 да 13.00, а таксама з 14.00 да 18.00 з панядзелка па пятніцу.

Медыкі рэкамендуюць абязвожача паразмаўляць з псіхалагам усім, хто знаходзіўся на станцыі метро падчас тэрактў, людзям, якія дапамагалі эвакуаваць раненых і аказаваць ім дапамогу, а таксама тым, хто знаходзіўся побач з месцам трагедыі і бачыў наступствы выбуху.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## У МІНСКУ ПРАВЕРЫЛІ ГАРЫШЧЫ І ПАДВАЛЫ ў СВЯЗІ З ВЫБУХАМ ў МЕТРО

Сталічныя жыллёвыя службы ў сувязі з выбухам у метро 11 красавіка правярылі на мінулым тыдні падвалы і гарышчы жылых дамоў. Пра гэта паведаміў учора на апэратыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме генеральны дырэктар ГВА «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка» Уладзімір РЭАНТОВІЧ.

«Мы прынялі меры перасцярогі, памятаю пра выбухі жылых дамоў у Маскве некалькі гадоў таму, — адзначыў У. Рэантовіч. — Правяралі, ці надзейна замкнутыя падвалыны і паддашкавыя памяшканні, што ў іх захоўваецца. Ёсьць некаторыя складанасці з падваламі, дзе жыльцы абсталявалі кладку. Грамадзяне не заўсёды замкаюць за сабой уваходныя дзверы. Мы звярнулі на гэта ўвагу мічан».

Цяпер, паводле слоў У. Рэантовіча, усе падвалыныя памяшканні замкнутыя. Ён падкрэсліў, што ў жылым фондзе сталіцы працягваецца планавая замена драўляных дзвярэй на металічныя. Сёння 85% дамоў абсталяваныя металічнымі дзвярамі.

Святлана ФРАЛЯНKOBA, «Мінск—Навіны».

# ШУКАЙЦЕ ГРОШЫ ў ЗЯМЛІ

**НА** закупку мінеральных угнаенняў у Беларусь выдаткавана каля 1 млрд долараў. Палова з правераных арганізацый «пахавала» грошы незваротна.

Пытанне пра якаснае захаванне мінеральных угнаенняў паўстае з года ў год. Яшчэ ў лютым і сакавіку Камітэт дзяржаўнага кантролю паведаміў аб'яўчэнкам пра тое, што ў кожнай шостай праверанай гаспадарцы ўгнаенні захоўваюцца з парушэннямі. Летася кантраляры таксама звярталі на гэта ўвагу адміністрацый абласцей і ўрада краіны. Аднак сітуацыя так і не была выпраўлена. Больш за палову з правераных у красавіку прадпрыемстваў захоўвалі дарагія мінеральныя ўгнаенні як прыездца: пад адкрытым небам, у памяшканнях з дрэвавымі дахам і сценамі, у адкрытым дошце для людзей і жывёл, змяшчалі розныя віды ўгнаенняў у адной кучы, не забяспечыўшы экалагічную бяспеку вадаемаў,

калодзежаў і крыніц... У выніку сёння ва ўсіх рэгіёнах краіны знаходзяцца сотні тон скаманялага карбаміду, амафосу, суперфасфату, хлорыстага калію і іншых угнаенняў, за якія былі аддадзены і штогод аддаюцца вялізныя грошы. Вынікам праверкі Камітэта дзяржаўнага кантролю забяспечэння захавання мінеральных угнаенняў учора была прысвечана катэгорія КДК.

— Мінеральныя ўгнаенні ў тэхналагічным рэгламенце атрыманыя высокіх і стабільных урдажы займаюць цэнтральнае месца, — патлумачыў журналістам начальнік глаўноўнага ўпраўлення Камітэта дзяржаўнага кантролю Валеры МАЛІШЭЎСКІ. — Сёння ў краіну закуплена 92 працэнты мінеральных угнаенняў ад патрэбы. Гэта на 30 працэнтаў больш за леташні ўзровень — тут усё спрацавала на высокім узроўні. Выдаткавалі на гэта каля 1 млрд долараў, у тым ліку на закуп на імпарце — каля 200 мільёнаў долараў. Па-

даўнічы матэрыялаў, якія патрэбны для пабудовы або рамонту сховішча, непараўнальна меншы. Мы павінны выдаткаваць каля пачатку года, каб захаваць мільёны.

Намеснік міністра запэўніў журналістаў, што выпрацаваныя на сумеснай катэгорыі міністэрства і Камітэта дзяржаўнага кантролю наведзі парадка з захаваннем «мінералкі». Аднак гэта — не адзіная праблема сельскагаспадарчага комплексу краіны. У фінале свайго дакладу Валеры Машушэўскі паказаў слайды з затопленымі кармамі ў адной з гаспадарак і 70 загінутымі жывёламі — у другой.

«Калі б гэтыя кадры паказвала тэлебачанне, мы з вамі ў гэтым складзе сёння не сабраліся б», — заўважыў першы намеснік старшыні КДК Лёнд АНФІМАУ. Але гэта — тэма іншых праверак і наступных катэгорыяў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

## ЛИКВИДАТОР ОДО «НОСТРО» г. БОРИСОВ — ЗАО «ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ» — ОРГАНИЗАТОР ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ — ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 01 мая в 12 ч. 00 мин. по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Зеленый городок, д. 10, — публичных торгов в форме аукциона по продаже следующего имущества ОДО «Ностро» г. Борисов:

№ лота	Иное №	Наименование и месторасположение объекта недвижимости	Общая площадь объекта, м²	Начальная цена, без НДС	1-ый шаг торгов (5%)
1	610/C-49783	Капитальные строения, расположенные по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Зеленый городок, д. 10. Столярный цех (назначение — здание специализированное для производства строительных материалов)	881,9	329 152 000	16 457 600
	610/C-49784	Склад (назначение — сооружение специализированных складов, хранения)	912,0	187 097 000	9 354 850
	610/C-2177	Котельная	210,0	69 816 000	3 490 800
2	610/C-442	Гараж	1018,0	227 640 000	11 382 000
	610/C-440	Капитальное строение, расположенное по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Зеленый городок, д. 10. Центральный склад	694,0	144 000 000	7 200 000

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 640400000016000142, площадью — 2,2570 га, назначение — для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы, предоставленном на праве аренды.

Лот № 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 620850100016000476, площадью — 0,6511 га, назначение — для обслуживания в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 112 отд. в г. Борисове, код здания Центрального склада, предоставленном на праве аренды.

Задаток для участия в торгах — 10% от стоимости каждого лота. Заявки на участие в торгах принимаются до 18.00 часов 30 апреля 2011 г. по адресу: г. Минск, пл. Свободы, д. 13, каб. 19. По вопросам участия в

торгах обращаться по тел. +375445757004. В случае состоявшихся торгов участник, выигравший торги, обязан будет уплатить налог на добавленную стоимость 20%, с конечной суммы, заявленной в торгах этим участником.

Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 30 апреля 2011 года (включительно) на р/с ОДО «Ностро» г. Борисов р/с 3012015873015 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 112 отд. в г. Борисове, код 749, УНП 690031782.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05 мая 2009 года № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 29 апреля 2011 года проводит 2-й повторный открытый аукцион на 6-м открытом аукционе по продаже имущества республиканской собственности

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Наработка в м/ч (износ)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	Самолет Ан-24Б № 99902203, д. Ан-24 с 2 № Н4912105, д. Ан-24 с 2 № Н4012035, д.в. ТГ-16 № АТ945005, 5 402 посаджи, 3 КВР-1994 г.	н.п. Мачулищи, в/ч 06752	1969	5 118	650 000 000	65 000 000
4.	Вертолет Ми-26 № 34001212099, д. Д-136 № 2251364001029, д.в. Д-136 № 2251362601143, вспомогательная силовая установка ТА-8В № 612А8В010	н.п. Мачулищи, в/ч 06752	1986	590	3 680 000 000	368 000 000
5.	Вертолет Ми-26 № 34001212131, д.в. Д-136 № 2251364001063, д.в. Д-136 № 2251364001064, вспомогательная силовая установка ТА-8В № 722А8В017	н.п. Мачулищи, в/ч 06752	1987	594	3 870 000 000	387 000 000
6.	Вертолет Ми-26 № 34001212104, д.в. Д-136 № 2251364001067, д.в. Д-136 № 2251364001068, вспомогательная силовая установка ТА-8В № 622А8В006	н.п. Мачулищи, в/ч 06752	1986	593	3 680 000 000	368 000 000
7.	Вертолет Ми-26 № 34001212018, КАУ-140 № 82110014030, КАУ-140 № 82110014003, КАУ-140 № 82110140041, КАУ-140-01 № 821033010004, д.в. ТА-8В № 042А8В058, 1 КВР-1990 г.	н.п. Мачулищи, в/ч 06752	1983	1 774	2 270 000 000	227 000 000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 29 апреля 2011 года проводит 4-й повторный открытый аукцион на 6-м открытом аукционе по продаже имущества республиканской собственности

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Наработка в м/ч (износ)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	Грузовой КамАЗ-43101 ш. 002709, д.в. 061027, 3 кат.	г. Борисов, в/ч 10193	1989	123 434	14 000 000	1 400 000
29.	Автомобиль Урал-4320-1012 ш. 035207, д.в. 722783, 3 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 48668	1985	120 072	11 000 000	1 100 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж, в 11.00, 29 апреля 2011 г. К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 27 апреля 2011 года.

Победитель аукциона обязан:  
1. Заключить договор купли-продажи 29 апреля 2011 г.  
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.  
Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в Центре банковских услуг № 701 ОАО «БПС-Банк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 278 06 97, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете: www.belspeccontrakt.by.

## РАСКЛАД ДЛЯ АЎТОБУСАЎ?

Праз некаторы час турысты, якія любяць выязджаць на адпачынак на аўтобусе, напэўна, будуць менш часу праводзіць на мытні. У Беларусі распрацоўваецца нарматыўна-прававы акт, які тычыцца парадку прыбыцця турыстычных груп да мяжы. Пра тое, што такая пастанова павінна быць прынятая Саветам Міністраў, паведамляе юрыст дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Наталія Скрыцкая.

Каб аўтобусы падыходзілі да мяжы раўнамерна, а не збіраліся ў вялікія чэргі, і, адпаведна, менш няруччасцяў было ў турыстаў, плануецца ўсе гэтыя праблемы вырашаць загалда. Хутчэй за ўсё спісы, дзе будзе прапісана, аўтобусы якіх турыстычных груп і ў які час будуць перасякаць мяжу, будуць складацца незалежна турыстычнай арганізацыяй.

## ЧЫГУНКА ПРАПАНУЕ

У гэтым адпусным сезоне Беларуская чыгунка не толькі захавала ўсе тыя напрамкі і цыклі, што былі ў папярэдніх летніх сезонах, але і пашырыла транспартную геаграфію. Пра гэта паведаміў начальнік аддзела абслугоўвання пасажыраў Беларускай чыгуныкі Андрэй Кашко.

Напрыклад, будзе запушчаны серыйны цягнік у напрамку Архангельска, які будзе ісці праз таты гарады, як Волагада, Яраслаўль і, што важна, праздзяццэ праз Маскву. Наогул, сёлета на Маскву стануць хадзіць 5 дадатковых цягнікоў, а ўсюро праз расійскую сталіцу будзе выпраўляцца 27 цягнікоў.

У новым графіку з'явіцца дадатковы цягнік з Масквы да Брэста. Той цягнік, які адпраўляўся з расійскай сталіцы ў 23.55, цяпер будзе курсіраваць да Брэста.

Працягнуты маршрут цягніка Брэст—Баранавічы—Чалябінск. Сёлета ён будзе курсіраваць да Казакстана, да Караганды.

Цалкам змяніцца курсіраванне цягнікоў на Вільнюс. Калі раней такое падарожжа займала 4,5—5 гадзін і хадзілі два цягнікі (адзін раніцай і адзін увечары), то цяпер працягласць паездкі да Вільнюса складзе 3 гадзіны і будучы хадзіць два цягнікі, насустрач адзін аднаму. Так, цягнік які будзе адбываць з Мінска ў 7.45 (у Вільнюс ён у 10.45), а з Вільнюса будзе выпраўляцца цягнік у 19.25 (у 22.05 у Мінску). Вячэрні цягнік з Мінска на Вільнюс будзе адпраўляцца ў 18.49. Такі расклад больш зручны для турыстаў.

Навінкі гэтага сезона — яшчэ адзін напрамак, на Рыгу. Першы такі цягнік на Латвію пойдзе 1 чэрвеня. І да 30 жніўня ён будзе хадзіць штодзень, а ўвосень — 2 разы на тыдзень, на пятніца і нядзелю. Зноў жа тут будучы хадзіць два цягнікі (беларускі і латвійскі) насустрач адзін аднаму. З Мінска можна будзе выязджаць у 18.30 (у 8 раніцы прыбыць у Рыгу). За дзень можна будзе наведаць латвійскія турыстычныя аб'екты і вячэрнім цягніком вярнуцца ў Беларусь.

Як заўважае Андрэй Кашко, сёлета нічога не павінна змяніцца ў руху цягнікоў у п'яднёвым кірунку: «Мы разумеем, што будзе аэжыятажны попыт на Крымскі паўвостраў, таму максімальна павялічымі сумы, узгаднілі максімальную даўжыню вагонаў да 17, у выключных выпадках да 18. І будзем старацца

## Цалкам змяніцца курсіраванне цягнікоў на Вільнюс.

забяспечваць перавозку па максімуму. Што тычыцца тарыфаў з Украінай, яны засталіся на ўзроўні кошту мінулага года». Трэба заўважыць, што кошт празнога дакумента фарміруецца ў тарыфнай валоце і залежыць ад курсу швейцарскага франка. Так, на май білет на Туапсе ў плацкартным вагоне будзе каштаваць прыкладна 180 тысяч беларускіх рублёў, на Сімферопаль — у межах 197-200 тысяч.

Сёлета, як і летас, падчас ляснянскага базару ў Віцебску зноў будзе курсіраваць спецыяльны цягнік. У дарозе ён будзе знаходзіцца 3-3,5 гадзіны, але магчыма, яго даведзца і паскорыць. Цягнік «Славянскі базар» будзе выпраўляцца на Віцебск у 12.30 ці 13.40-14 гадзін у залежнасці ад таго, якая будзе праводзіцца праграма фестывалю. Зразумела, расклад цягніка будзе фарміравацца з улікам часу, які трэба будзе пасажырам патраціць, каб з вакзала дабрацца да мясцін, дзе адбываюцца святочныя дзеі. Забіраць турыстаў з фестывалю цягнік будзе пасля вячэрняга праграма, каб раніцай іх вярнуць у Мінск.

## ВЫБІРАЕМ АТЭЛЬ ПРАЗ ІНТЭРНЭТ

У Беларусі пачала дзейнічаць Нацыянальная сістэма броніравання on-line. Сёння ўжо праз інтэрнэт-рэсурсы можна замаўляць атэль і трансфер. На дадзены момант у сістэме прадстаўлена некалькі дзясяткаў беларускіх атэляў. Прычым заўважана, што зараз ідзе найбольш актыўнае броніраванне рэгіянальных гасцініц. Відэа, таму, што інфармацыя ў інтэрнэце пра іх прадстаўлена менш, чым пра сталічныя гасцініцы, і многія з іх не маюць сайтаў.

Дарчы, сістэма працуе і на англійскай мове. Кампанія, якая займаецца трансферам, дзейнічае пад маркай Eurocar, гатовая сустрэць турыстаў у любы час (тут працуе кругласутачная дыспетчарская служба), вадзіцелі валодаюць англійскай мовай і маюць шэнгенскія.

Плануецца, што ў далейшым у сістэме on-line можна будзе броніраваць не толькі атэль і трансфер, але і замаўляць экскурсіі, арандаваць аўтамабілі, білеты на канцэрт.

## АПОШНІ ШАНЦ ЭКАНОМІЦЬ НА АДПАЧЫНКУ

Калі вы збіраецеся выехаць летам адпачыць за мяжу і не пераллціцца за сваю пуцёўку, скарыстаецеся такой паслугай, якая раней броніраванне. Яна дзейнічае да канца красавіка. І заўважу, што некаторыя кампаніі зараз ладзяць распродаж пуцёвак. Прынамсі, самы танны адпачынак, напрыклад, на моры вы ўжо не атрымаеце — найбольш выгадна

## СТАЛІЧНЫЯ ПЕНСІЯНЕРЫ ЗМОГУЦЬ ПАСПРАБАВАЦЬ СЯБЕ Ў РОЛІ СЯДЗЕЛАК

У Мінску стартаваў сацыяльны праект «Пажылыя — старым». У яго рамках фізічна здаровыя і актыўныя пенсіянеры будуць аказваць платную дапамогу састарэлым нядужым людзям. Пра гэта паведамляе журналістам у Мінгарвыканкаме старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Жанна Рамановіч. Першы падобны праект апрабуць у Пешамаіскім раёне.

— Ужо сфарміравана група з 200 пенсіянераў пакуль на валанцёрскіх пачатках, — расказала Жанна Рамановіч. — З 70 з іх праводзяцца семінарыяны заняткі — спецыялісты навукачую іх метадамі і формам работы з пажылымі людзьмі, яву-



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

пуцёўкі было набываць у лютым, сакавіку, а зараз, у тым ліку і ў сувязі з падзеямі ў Егіпце, адбывае рост цэн на адпачынак ва ўсіх краінах. Гэтую сітуацыю скарысталі на сваю карысць і Турцыя, і Еўропа, і Украіна. Нават калі параўноўваць кошт пуцёвак сёння з тым,

## Цэны на Турцыю і на іншыя краіны працягваюць расці.

што быў у лютым, адбывае рост як мінімум працэнтаў на 10. І цэны працягваюць расці — чым пазней вы вызначыцеся з тым, куды і калі ехаць, тым больш страціце. Прынамсі, мае знаёмыя распавялі, што ў адным з агенцтваў даведзлася пра магчымасць адпачынку ў Балгарыі, а калі яны ператэлефанавалі туды праз два дні, тая ж самая пуцёўка ўжо вырасла ў цэне на 50 еўра.

Так, спецыяліст па продажах кампаніі «АлатанТур» Аляксей Смышляеў заўважае, што пры раннім броніраванні розніца ў цэне на адпачынак бывае істотнай. Асабліва гэта тычыцца добрых атэляў. На танныя атэлі бываюць скідкі на працягу сезона (так званыя гарачыя туры). Сёння цэны на Турцыю і на іншыя краіны працягваюць расці, і ўжо бачна, што сёлета пуцёўкі будучы даражэйшымі, чым летас. Сярэдні кошт на адпачынак у Турцыю на 10 дзён у атэль на чатыры зоркі ў чэрвені на сям'ю (бацькі і адно дзіця) можа пацягнуць на 2 тысячы долараў. Нават пры раннім броніраванні кошт расце. Бывае, турфірма афармляе дагавор, а калі пачынаецца броніраванне, высвятляецца, што кошт ужо павялічыўся.

Цікаўна ў Аляксея, ці ўплываюць на турыстычную справу Беларусі падзеі ў Егіпце, валютныя праблемы ўнутры краіны.

— Заўважаю, што народ хвалюецца. У сувязі з падзеямі ў Егіпце, гэты рынак працеў, але зараз, калі адноўлена чартарная праграма на Егіпет, людзі становаць успрынялі гэтую навіну і хочучы ехаць туды адпачываць. Назменныя лідары — Турцыя, Балгарыя, Францыя, Іспанія. Прапануюцца турыстам і альтэрнатыўныя кірункі. Сёлета для турыстаў, якія хочучы хутка дабрацца да свайго атэля, прапанаваны пералёт Мінск—Сімферопаль.

Летас такога прамога рэйса не было. Сёлета прапануецца праграма адпачынку на Сардыніі, на Сіцыліі. Ёсць большы попыт і прапановы на Еўропу. Часцей турысты пытаюцца Чарнагорыю, Харватыю, сёлета добра прадаецца Кіпр. Пры жаданні кліента мы можам арганізаваць розныя туры, напрыклад, з нашай кампаніяй адпачываюць аматары аўтобусных падарожжаў, якіх цікавіць экскурсійная праграма. Праз нашых партнёраў можам арганізаваць і круізы, напрыклад, па Міжземным моры. Ёсць ахвотныя здзейсніць і кругасветнае падарожжа. Некага цікавіць падзеіны турызм, некага — рыбалка, сафарты... Зацікаўна на турыстычным рынку няма. У сувязі з сітуацыяй на валютнай біржы народ не ведае, што рабіць, яны хочучы хутчэй выкупіць пуцёўкі, але не заўсёды атрымаюцца закупаць валюту.

Ці ўплывае дэфіцыт валюты ў банках на турыстычны бізнес, я пацвярдзала і ў менеджэра кампаніі Sakub Holiday Людміла Няжрасавай.

— Я магу адказаць толькі за нашу кампанію. Для нас гэта пакуль не так адчувальна. Мы адна з нешматлікіх кампаній у Беларусі, якая мае валютную рэзэрву. А таму, што працуем з валютай, мы незалежныя так ад біржы, як іншыя фірмы. Але ад сваіх калег я чую, што яны сутыкаюцца з вельмі вялікімі праблемамі. Усе аплаты трэба рабіць у валюту, а няма магчымасці яе купіць. Калі сітуацыя не будзе вырашацца, дрэнна будзе як кампанія, так і кліентам.

Людміла Няжрасава таксама гаворыць, што на выбар беларусамі месца адпачынку ўплываюць падзеі ў Егіпце, хаця ёсць турысты, якія працягвалі туды лятаць, напрыклад, праз Кіеў. — Тым не менш прайшла пераарыентацыя кліентаў, якія традыцыйна выбіралі гэты кірунак, на іншыя краіны. Рэзальна альтэрнатыва Егіпту, безумоўна, Турцыя.

Наўрад ці Турцыя будзе яшчэ ўздымаць кошты, самі хатэльеры прадаюць свае гатэлі яшчэ зімой. Цэны павышаюцца апэратарамі, якія прадаюць гэтыя гатэлі і фарміруюць пакет. Добра прадаецца — не выключана павышэнне цен на гэтым кірунку. Турцыя заўсёды добра прадавалася, незалежна ад таго, прадаецца Егіпет ці не. Традыцыйна больш за 80 працэнтаў адпачывальнікаў у летні перыяд выязджаюць адпачываць у Турцыю, тут вялікі выбар і па гатэлях і па цэнавых катэгорыях.

У маі ўжо не будзе дзейнічаць ранней броніраванне, і калі вы будзеце купіць пуцёўку на лпень ці жнівень, шмат згубіце, бо пуцёўкі будучы прадавацца па стандартных базавых цэнах без уплыву на іх кошт рынку. Калі ж у маі будзеце набываць пуцёўку на майскі адпачынак, не выключана, што іх можна будзе атрымаць па такім жа кошце, які быў пры раннім броніраванні, калі месцы будучы «гарачыя». Пры тым жа раннім броніраванні кошт можа быць неаднолькавы ў красавіку, сакавіку і лютым, хоць ёсць атэлі, якія могуць

роўна даваць скідку на ўвесь перыяд продажу з лютга па красавік. Некаторыя атэлі прыпыняюць ранней броніраванне яшчэ да канца красавіка. Таму, чым пазней вы вызначыцеся з адпачынакам, тым менш будзе выбар. Дарэчы, па раннім броніраванні лепш за ўсё прадаюцца пуцёўкі на адпачынак у Турцыю ў маі-чэрвені (у гэты час адпачынак танныішы).

Людміла Няжрасава адзначае, што сярэдні кліентаў іх кампаніі сёння, акрамя Турцыі, попытам карыстаецца Іспанія. Хоць на Іспанію няма такіх прапановаў на вылет. Так, увесь беларускі рынак набірае турыстаў на адзін самалёт з Мінска на тыдзень, а на Турцыю самалёты лятаюць штодзень, а часам і 2-3 на дзень. Sakub Holiday працуе не толькі на традыцыйных кірунках (той жа Турцыя яны займаюць ужо 15 гадоў). І некалі адкрывалі яе для Беларусі сваімі чартарамі, і ад шукаюць поўныя падыходы для розных турыстаў, гэта тычыцца індывідуальных тураў. Так, распрацоўваюцца новыя маршруты, напрыклад, можна выправіцца ў круізы вакол Кубы. Плануецца ў гэтым годзе праасоўваць такі накірунак, як Венгрыя з цікавымі экскурсійнымі праграмамі. Прауюць тут і пад запеты турыстаў. Напрыклад, тут была заяўка на ўзыходжанне на Арарат, а нядзюна турыстаў выпраўлялі ў Антарктыду.

У кампаніі Smok Travel заўважаюць, што сёння расце попыт на Еўропу (Іспанія, Італія, Францыя, Партугалія), добра прадаецца Чарнагорыя, часта кліенты пытаюцца пра Харватыю. Маладзё асабліва часта цікавіцца Лонданам, папулярнасцю карыстаюцца адукацыйныя праграмы. І як тут заўважаюць, усё ж выбар адпачынку — справа індывідуальна: туры падбіраюцца пад кожную сям'ю ў залежнасці ад усіх пажаданняў. І што тычыцца адпачынку нават у той жа Турцыі, сёння яго можна падабраць як за 2 тысячы, так і за 7-10. Сёлета Smok Travel прададзіць цікавую акцыю — кліенты атрымаюцца ў падарунак труксіка і маюць магчымасць выйграць каштоўны падарунак.

Што тычыцца дзіцячага адпачынку, то сёлета кошту на яго таксама выраслі. «Краіны Еўропы і іншыя зразумелі, што ў арабскі свет сёлета турысты не надта паедуць, і ўзялі кошт», — заўважаюць у кампаніі «Сіняя птушка плюс» (кампанія размяшчаюцца ў «Піцеры», займаецца арганізацыяй дзіцячых летнікаў для малечы з Расіі, Беларусі і Украіны). — Сёлета попытам карыстаецца Чарнагорыя — экалагічная краіна, у якой няма ніводнага прамысловага прадпрыемства. У Піцеры знаходзіцца прыватная школа «Узмах», педагогі якой якарз і працуюць над анімацыйнымі праграмамі лагераў.

Дарчы, калі вы занятыя на ўвесь летні перыяд, гэта яшчэ не азначае, што вамау дзіцяці не свеціць выязны адпачынак. Нават трохгадовага сына ці дачку сёння можна выправіць у лагер самастойна — для самых маленькіх прапануюцца выязныя дзіцячыя сады, напрыклад, у Чарнагорыі, пры гэтым такія лагеры насынены цікавай адукацыйнай і забаўляльнай праграмай. Гэта можа быць ухлі на англійскаму мову, тата і спорт, альбо непаседае спадабаюцца лагеры «Шпіёцкія страці», «Тэрыторыя разумных гульняў». Прычым дзеці могуць нават не заўважаць, што яны нечаму вучацца. Так, гісторыю яны спазнаюць, выязджаючы на руіны старага горада, пераапрапаніючы ў рыцарскай касцюмы. Разам з дзецьмі выязджаюць медыкі і кухары, якія ведаюць, што ядуць менавіта нашы дзеці. Лагеры — як пэўна дзіцячая аўтаномія. Яны знаходзяцца ў такіх месцах, дзе няма атэляў з іншымі турыстамі.

Дарчы, такі ці падобны адпачынак сёння можна заказваць у шэрагу турыстычных кампаній Беларусі.

## Чым пазней вызначыцеся з тым, куды і калі ехаць, тым больш страціце.

Пра напружанае становішча на ўнутрына рынку гаворыць галоўны спецыяліст ДУ «ЦэнтрКурорт» Святлана Завадская: «Калі турысты збіраюцца выехаць у нашы санаторыі за межы Беларусі, яны перажываюць за тое, што няма з чым ехаць, бо валюту немагчыма купіць. Беларускія санаторыі, якія прадаюцца за беларускія рублі, вельмі запатрабаваныя, і выкупляюцца ў першую чаргу. На лета ўжо забранавана ўсё, можна толькі знайсці пуцёўкі на самы яго пачатак, на вясенні і асенні адпачынак».

Але, па словах Святланы, шапц адпачыць у беларускіх санаторыях летам усё ж яшчэ ёсць: нумары, якія не выкупляюцца своечасова, выстаўляюцца ў свабодны продаж. Першыдня чэрні з'яўляюцца вольныя месцы, і калі быць настойлівым і пастаянна нагадваць пра сябе, сам перападзе якая-небудзь пуцёўка. Сярэд санаторыяў, якія рацяць наведца — гэта найперш санаторыі Упраўлення справамі Прэзідэнта: «Прызасэрны», «Сосны», «Юнацтва» і «Баравое». Дарчы, на будучыню, калі вы хочаце адпачываць на радзіме, пра летнія пуцёўкі і санаторыі падумаіце яшчэ зімой.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

# ВЯТРАНКА: ДЗІЦЯЧАЯ ІНФЕКЦЫЯ З НЕДЗІЦЯЧЫМІ НАСТУПСТВАМІ

**ЭПІДЭМІЛАГІ канстатуюць: з пачатку гэтага года ў сталіцы назіраецца актыўная захваральнасць насельніцтва горада на ветраную воспу. Так, за першы квартал гэтую інфекцыю падхапіла 8079 мінчан. Для параўнання: год назад за першы квартал захварэла 3263 чалавекі.**

Па шматлікіх назіраннях пад'ёмы захваральнасці адбываюцца кожныя 5—7 гадоў. У гады з максімальнай захваральнасцю колькасць ахвяр ветраной воспы можа дасягаць 16,5—17 тысяч чалавек. Асноўную колькасць захварэлых на ветраную воспу традыцыйна складаюць дзеці ва ўзросце да 18 гадоў, аднак самым уразлівым катэгорыям застаюцца дзеці ва ўзросце ад 2 да 6 гадоў, як правіла, выхаваныя дзіцячых садоў.

У дзіцячым узросце хвароба амаль заўсёды працякае лёгка. Пасля 12 гадоў працяканне хваробы ўжо прыкметна ускладняецца, а дарослыя людзі хварэюць гэтай «дзіцячай інфекцыяй» ужо вельмі цяжка.

Заражэнне ветраной воспай адбываецца пры непасрэдным кантакце з хворым ветранатрапелым шляхам. Інфекцыя трапляе ў арганізм праз верхнія дыхальныя шляхі, затым вірус працякае ў кроў, а потым у скуру і сіліёзныя абалонкі. Інкубацыйны перыяд хваробы ад моманту заражэння і да першых клінічных сімптомаў доўжыцца ад 11 да 21 дня.

Пачатак хваробы, як правіла, заўбодзіць востры, характэрны ўмераным павышэннем тэмпературы і ўзнікненнем пухірковага сы-

садка, дзе сканцэнтравана вялікая колькасць дзяцей. Захварэлы чалавек можа быць крыніцай заражэння яшчэ за 24 гадзіны да з'яўлення ў яго выскіпкі.

Вірус, які выклікае ветраную воспу, у многіх выпадках, нават калі хвароба працякала ў дзіцяці ў лёгкай форме, не выдаляецца цалкам з арганізма, а перамяшчаецца па нервовых валонках у спіныя мозгі і на пэўны час там «засынае». У будучыні ў такіх людзей, якія хварэлі ў дзяцінстве ветранкай, пасля пераахалоджвання, уздэення стравасвай іншых фактараў, вірус «абуджаецца» і выклікае апаясальныя лішай. Гэтае захворванне суправаджаецца сыпам на адным боку цела па ходу размяшчэння нервовых канчаткаў, інтэнсіўным болювым сіндромам і прыносіць хвораму шмат пакутаў. Такая клінічная карціна можа паўтарацца на некалькі разоў на год. Прычым гэтая хвароба цяжка падаеца лячэнню.

Ці ёсць спосаб абараніцца ад «дзіцячай інфекцыі»? Надзейную абарону ад ветраной воспы забяспечваюць вакцыны. Пакуль што яны не ўключаны ў календар бяс-платных прафілактычных прышчэпак у нашай краіне, таму зрабіць іх можна толькі платна. Міністэрствам аховы здароўя зарэгістраваны і дазволены для выкарыстання ў Беларусі бель-гіскай вакцына «Варыльрыкс» і японская «Акавакс». Для фармі-

Надзея НІКАЛАЕВА.

## МАБІЛЬНІК НА ПОЯСЕ ПРАВАКУЕ ПЕРАЛОМ ШЫЙКІ СЦЯГНА

Даследчыкі з аргенцінскага Нацыянальнага ўніверсітэта Куэ прыйшлі да высновы, што нашэнне сотавага тэлефона на поясе прыводзіць да развіцця ў чалавека астэапарозу. У выніку праведзенага даследавання было ўстаноўлена, што асаблівай небяспечнай падварэцкай шыяка сцягна, пералом якой лічыцца адным з самых небяспечных і складаных у плане аднаўлення траўматычных пашкоджанняў.

Навукоўцы з Аргенціны змелі мінеральную шчыльнасць касцей правага і левага сцягна ў 24 чалавек, якія больш за год насілі тэлефоны на поясе. Атрыманыя звесткі даследчыкі параўналі з вынікамі замераў мінеральнай шчыльнасці касцей добраахвотнікаў, якія не карысталіся мабільнымі тэлефонамі. Як высветлілася, у тых, хто насіў сотовы тэлефон на правым сцягне, насычанасць мінераламі ў шыіцы сцягна і верхняй частцы сцягнавой косці была ніжэйшай, чым у добраахвотнікаў з кантрольнай групы. Прычым у аматараў мабільных тэлефонаў розніца ў шчыльнасці паміж левай і правай сцягнавой косцю была прамая звязана з колькасцю часу, на працягу якога яны насілі мабільны тэлефон на правым сцягне.

Выпадкі асіметрыі шчыльнасці касцявога матэрыялу паміж левай і правай шыяка сцягна ў людзей, якія карысталіся мабільнымі тэлефонамі, тлумачацца не апісаным раней неспешным уздзеяннем на косці электрамагнітных хваляў высокай частаты, — выказвае гіпотэзу аўтар даследавання доктар Фернандо Сраві. Асабліва шкоднае нашэнне мабільных тэлефонаў для жанчын, якія часцей за мужчын церпяць ад астэапарозу, а таксама для дзяцей, якія трапляюць пад уздзеянне сотавага тэлефона з самага ранняга ўзросту. Аднак, як падкрэсліваюць навукоўцы, каб усур'ез разважаць аб небяспечнасці мабільных тэлефонаў, неабходна правядзенне дадатковых даследаванняў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## МІНЫ ЛЯ ЗАХОДНЯЙ ДЗВІНЫ

У Віцебску на безраце ракі Заходняй Дзвіна падчас земляных работ знайшлі 19 мін часоў Вялікай Айчыннай вайны. Сапёры апэратыўна зрабілі сваю справу. Сёлета працягваюцца работы па ўзмацненні берагоў ракі і прывядзенні іх у парадкак. Ці будучы новыя знаходкі? Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Зваротная сувязь

# Сок асветлены і неасветлены, яблычны і апельсінавы

Чытачы з Віцебска Вараб'ёвы ў сваім лісце ў газету паведамілі, што маюць чароўных малых унукаў. Спадары Вараб'ёвы папрасілі расказаць пра дзіцячае харчаванне Маларыцкага кансервавага заводу: «Прадпрыемства выпускае яблычны сок — асветлены і неасветлены. Што гэта азначае? Чым яго асветляюць і навошта? Ніхто не змог нам патлумачыць, наведзьце. Зараз многія дзеці пакутуюць на алергію, а бацькі бяжыць даваць сокі, бо не ведаюць, што такое асветленне. І яшчэ, навошта ў нашы сокі завод пхае ўсялякія дабаўкі кішталь апельсіна? Ужо захоча, сам зможа купіць дзіцяці апельсіна. Справа ў тым, што ў СМІ даводзілася чытаць пра тое, што часта на наш рынак трапляюць апельсіны апошняга гатунку, да таго ж апырканыя ўсялякімі прэпаратымі для захавання. Бывае, купіш апельсіна, пачысціш, а ён гаркаваты на смак. Такое дзіцяці даваць не будзе».

Пісьмо пракаментавала галоўны тэхнолаг Маларыцкага кансервавага гардынаўскага камбіната Валіяна ГРБІАРУК: — Сапраўды, мы выпускаем сок яблычны неасветлены і сок яблычны асветлены, узноўлены. Сок яблычны неасветлены — гэта цалкам натуральны прадукт, які

вырабляецца з айчынных яблык. Мы самі яблык купляем, мыем, здарбаем і на сваіх прэсах выдацімаць з іх сок. У такіх соках даспускаецца натуральны асадак, яго колькасць рэгулююцца спецыяльнымі дакументамі і не перавышае 0,3%.

Але ў сваёй працы мы кіруемся пажаданнямі мам нашых сталяўцоў. А многія мамы выказвалі прэтэнзіі з нагоды вострага асадаку. Яны казалі, што ў імпартных соках няма ніякага асадаку, яны прызрытыя, і яны хочучы даваць дзецям такіх жа. Тады мы асвоілі вытворчасць асветленых узноўленых сокаў. Гэтыя сокі вырабляюцца з яблычнага канцэнтрату, частку якога мы купляем у Беларусі, а частку — за мяжой. Канцэнтрат атрымліваецца, дарчы, такім жа шляхам, як і сок, толькі што канцэнтруецца — гэта значыць, з яго

дзяцей.

А што датычыць апельсінаў у соку, то мы не бярэм іх на рынку, дзе сумніўны якасць і тэрмін захавання. Мы бярэм канцэнтрат апельсінавага соку для дзіцячага харчавання, які прайшоў адпаведнай праверцы. І летам яблычна-апельсінавы сок ідзе літаральна «на ура». Калі ж чытачы сумняваюцца ў якасці апельсінаў для сваіх дзяцей і ўнукаў, то могуць выбраць іншую прадукцыю. Мы выпускаем 140 найменшых сокаў і піюр для дзяцей з улікам прапановаў і пажаданняў бацькоў. У нашай прадукцыі ёсць ягады, фрукты, агародніна, якія растуць у нас і якія завоззяцца. А справа бацькоў — выбраць, што падыходзіць іх дзіцяці.

Падрыхтавала Святлана ЯСКЕВІЧ.



**Закрытое акцыйнае грамадства  
«Акцыйны банк рэканверсіі і развіцця»**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2011 г.** (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
<b>1 АКТИВЫ</b>					
2	Денежные средства	1101	1	17714,5	11509,9
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	2	99537,7	14476,6
5	Средства в банках	1104	3	19305,9	4889,8
6	Ценные бумаги	1105	4	14449,1	8151,1
7	Кредиты клиентам	1106	5	237687,0	114594,9
8	Производные финансовые активы	1107	-	418,0	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	6	9140,6	8466,5
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	7	5459,7	90,2
12	Прочие активы	1111	8	3028,1	1987,0
13	ИТОГО активы	11		406740,6	164166,0
<b>14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
15	Средства Национального банка	1201	9	70654,6	-
16	Средства банков	1202	10	40866,2	28497,5
17	Средства клиентов	1203	11	186001,4	81216,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	12	19855,9	-
19	Производные финансовые обязательства	1205	-	879,7	609,7
20	Прочие обязательства	1206	13	1415,1	1456,7
21	ВСЕГО обязательства	120		319672,9	111780,7
<b>22 КАПИТАЛ</b>					
23	Уставный фонд	1211	14	55768,7	35442,9
24	Эмиссионный доход	1212	-	-	-
25	Резервный фонд	1213	14	3520,5	3520,5
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	15	225,2	1868,4
27	Накопленная прибыль	1215	16	25523,3	11553,5
28	ВСЕГО капитал	121		87067,7	52385,3
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		406740,6	164166,0

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2010 г.** (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		31011,0	18909,8
2	Процентные расходы	2012		12574,9	9775,2
3	Чистые процентные доходы	201	17	18436,1	9134,6
4	Комиссионные доходы	2021		25395,4	19124,5
5	Комиссионные расходы	2022		556,8	450,9
6	Чистые комиссионные доходы	202	18	24838,6	18673,6
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	19	(283,5)	0,2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	20	5684,3	5172,1
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	21	(618,1)	(634,8)
11	Чистые отчисления в резервы	207	22	4827,8	4057,2
12	Прочие доходы	208	23	3127,0	10967,0
13	Операционные расходы	209	24	25259,6	31096,1
14	Прочие расходы	210	25	2554,7	1616,6
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		18542,3	6542,8
16	Налог на прибыль	212		4225,9	1753,4
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		14316,4	4789,4
18	Базовая прибыль на простую акцию (в рублях)			261,8	109,2

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2010 г.** (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей капитала					Всего капитал
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел I. За год, предшествующий отчетному</b>								
1	Остаток на 1 января 2009 года	3011	22540,8	-	2870,5	20902,0	1416,1	47729,4
2	Изменения статей капитала	3012	12902,1	-	650,0	(9348,5)	452,3	4655,9
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	4789,4	452,3	5241,7
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	12868,2	x	650,0	(13518,2)	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	33,9	-	x	(619,7)	x	(585,8)
2.4	внесение в уставной фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(619,7)	x	(619,7)
2.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	33,9	x	x	x	x	33,9
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2010 года	3013	35442,9	-	3520,5	11553,5	1868,4	52385,3
<b>Раздел II. За отчетный год</b>								
4	Остаток на 1 января 2010 года	3011	35442,9	-	3520,5	11553,5	1868,4	52385,3
5	Изменения статей капитала	3012	20325,8	-	-	13969,8	386,8	34682,4
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	14316,4	386,8	14703,2
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	-	-	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	20325,8	-	x	(346,6)	x	19979,2
5.4	внесение в уставной фонд вкладов учредителей (участников)	301231	20325,0	-	x	x	x	20325,0
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(346,6)	x	(346,6)
5.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	0,8	x	x	x	x	0,8
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2011 года	3013	55768,7	-	3520,5	25523,3	2255,2	87067,7

**СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2010 г.** (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	301211	15	14316,4	4789,4
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период	301212	14	386,8	452,3
2.1	В том числе: переоценка основных средств	3012121		457,6	381,5
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122		-	-
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		(70,8)	70,8
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход за отчетный период	30121		14703,2	5241,7

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 г.** (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
<b>1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
2	Полученные процентные доходы	70100	26,2	28891,7	18907,2
3	Уплаченные процентные расходы	70101	26,2	(12045,5)	(9634,4)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	26,2	24855,9	19124,6
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(532,5)	(449,3)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	26,2	(354,3)	0,2
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	26,2	6954,3	4392,7
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	26,2	(766,1)	(1244,5)
10	Прочие полученные доходы	70108	26,2	2386,4	1730,8
11	Прочие уплаченные расходы	70109	26,2	(26490,0)	(22797,1)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(4274,3)	(1779,1)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах, итого	701		18625,6	8251,1
14	Изменение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	26,2	(69878,9)	627,0
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	26,2	(9875,9)	39055,0

1	2	3	4	5	6
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	26,2	(6248,3)	(7993,7)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	26,2	(128217,4)	(29331,1)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204	26,2	-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	26,2	(11298,2)	2404,8
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого	702		(225518,7)	4762,0
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		70510,5	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков клиентов	70301	26,2	12233,5	(1761,4)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	26,2	96082,0	(7494,7)
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303	26,2	19751,7	(11,2)
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304	26,2	-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	26,2	6550,5	(340,2)
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого	703		205128,2	(9607,5)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		(1764,9)	3405,6
<b>29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	26,2	(1179,8)	(1261,9)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		3,1	9217,9
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104	26,2	-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105	26,2	9,2	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(167,5)	7956,0
<b>37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
38	Эмиссия акций	72100	26,2	20325,0	-
39	Выкуп собственных акций	72101		-	-
40	Продажа ранее выкупленных собственных акций	72102	26,2	0,8	-
41	Выплата дивидендов	72103		(346,6)	(619,7)
42	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		19979,2	(619,7)
43	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73		10,0	2635,6
44	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквиваленты	74		17056,8	13377,5
45	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		261,8	X
46	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		26,1	44784,5

**Председатель Правления** Ю.Г. Мартынов  
**Главный бухгалтер** Е.Е. Петрович  
**Дата подписания «15» марта 2011 г.**

Лицензия Национального банка РБ на осуществление банковской деятельности № 21 от 31.01.2008. Срок действия: без срока. УНП 100361187



ООО «КПМГ» ул. Димитрова, 5 Помещение 9 220004, Минск, Беларусь. Телефон +375 (17) 306 08 03 Факс +375 (17) 306 08 12 Моб. +375 29 104 75 15 Интернет www.kpmg.by

Господину Мартынову Юрию Григорьевичу Председателю Правления ЗАО «РРБ-Банк» ул. Красновоздушная, д. 18 г. Минск Республика Беларусь 220034 ЗАО «РРБ-Банк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 22.02.1994, регистрационный номер 37

Исх. номер 1803-01

**Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «РРБ-Банк» за 2010 год**

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытаго акцыйнага грамадства «Акцыйны банк рэканверсіі і развіцця» (далей — «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2011 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, а также пояснительной записки.

**Ответственность руководства относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и объективное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также за систему внутреннего контроля, которая, по его мнению, является необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой.

**Ответственность аудиторов**

В наши обязанности входит выражение мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита, а также предоставление сведений о выполнении Банком нормативов безопасного функционирования и состоянии внутреннего контроля Банка.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Международными стандартами аудита, если они не противостоят названным требованиям. Эти стандарты и требования обязывают нас соответствовать этическим требованиям и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от того, явились ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, и оценку общего представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения.

**Аудиторское мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытаго акцыйнага грамадства «Акцыйны банк рэканверсіі і развіцця» на 1 января 2011 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за 20

Сканворд з лабірынтам і перапісанымі словамі ў клетках. Слова: Працяўнік воднага транспарту, Соль сернай кіслаты, Установа сувязі, Маяльная загадка, Стыль спартыўнага плавання, Тэрмін працы ва ўстанове, Штат у ЗША, Капітан прагулянага цэляхода «Віцебск» Вячаслаў Дробыньскі. Фота БЕЛТА, Тое, што і (даўней) батлейка, Ланцуг невысокі гор, Левы прыток Дняпра, Урадавая ўзнагарода, Хімічны элемент, галоген, At, Усход на мове маракі, Валікая вяска, Савет, агульнае абмеркаванне, Азартнае нулявое ачко, Народнае «яблыччанае» свята, Грэчаскі «калега» Марса, Адм.-тэр. адзінка ў Расіі, Ваісковае званне, Пакеты спуск, Марская «электра-рыба», Від маса-тацтва, Рака і хрыбет у Сібіры, Салатная расліна, Электронны дакумент у інтэрнце, Няясны выбар, Горад у Чэхіі, Вайсковае званне, Пакеты спуск, Марская «электра-рыба», Від маса-тацтва, Рака і хрыбет у Сібіры, У старажытных гарах, плошча, Папачка д'Ар-таньяна, Востра-носае наскомае, Частка футбольнага матча, Сідэральная с'іг-тура, Герой «ліляды» Гамера, Горад у Віцебскай вобласці, Навучальны час, Усходні дубой, Рачное судна-працяўнік, Вадацель воднага віду транспарту.

П Р І Л К А П Е Р Е Т  
Л А С Т О Л А С Ш В Д  
Е С Л Ё І В А Ц З  
А К Я І Х К Л Я Р Е  
В Ч Ш Ц А Х У К З А Т  
А Ы Н А Б А Н А Ц Ы Р  
Л Ь Я З Э Р Э Й І К К  
М Д Ш Н Л Я К К Л А А  
Я Д Х Э П Л Я Е Ю Н  
Я З А Н У Р Ы К Ч Ш А  
Н К А Д З Я Р К А Ы Н

ЛАБІРЫНТ. Гэтым разам у лабірынце адшукайце загаданыя словы. Літары ў словах адказак сплятаюцца па гарызанталіх — злева направа і справа налева, па вертыкалях — зверху ўніз і знізу ўверх, але не дыяганаліх. Колькасць літар у адказках пазначана ў дужках. Адно слова ў якасці прыкладу ўжо прыведзена.

1. Ранняя вяснавая кветка (8). 2. Баравік у час цвіцнення жыта (9). 3. Хвойнае дрэва без ігліцы зямля (10). 4. Тое, што і аршына (7). 5. Кветка; другая назва прымулы (9). 6. Бур-шэры вадзяны зярок (6). 7. Лясная птушка; тое, што і слонка (9). 8. Горбыд пшаніцы і жыта (9). 9. Пёўчая птушка, якая жыве ў людзей (9). 10. Неядаўная змяя сямейства вужой (8). 11. Помесь тхара і норкі (7). 12. Садовы кветкавы кустоўнік (3). 13. Начная насякомадвая птушка (5). 14. Кармавая бабовая сельскагаспадарчая культура (8). 15. Лугавая «скрыпучая» птушка (7). 16. Лясная расліна з паўзучым сцяблом (7).

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3»  
сообщает об уточнении в повестке дня общего собрания акционеров, которое состоится 26 апреля 2011 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.  
Повестка дня:  
1. О распределении чистой прибыли и начислении дивидендов за 2010 год.  
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.  
УНН 700049607  
Утерянные товарно-транспортные накладные №№ 0366151—0366175 считать недействительными.

ТВОРЫ БЕЛАРУСКІХ МАЙСТРОЎ  
Я. Дзвізай (Жлобін)

Белыя: Крb1, Лd3, Кf5, Kh5, пп. d2, e4, d7 (7).  
Чорныя: Крe6, Лf1, пп. c6, e2, h2 (5).  
Выйгрыш.  
Р. Сляпян (Мінск)

Белыя: Крe8, Лf5, Cg5 (3).  
Чорныя: Крh8, Ла5, Cb7, Kd5, Ke5 (5).  
Нічыя.  
Чакаем вашых адказаў.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ ГЭТЫЯ ПАСТКІ?  
Дэбютныя пасткі вандруюць з аднаго шахматнага падручніка ў другі, а на практыцы шахматысты раз-пораз трапляюць у іх. Часткова гэта тлумачыцца зніжэннем тактычнай насяржжанасці гульцоў. Часам пасткі бываюць настолькі замаскіраваныя, што іх ахвярамі закахваюцца грошмайстры экстра-класа.

Напрыклад, шырока вядомая партыя С. Раўшэўскага з Р. Фішэрам. Белымі гуляў Р. Фішэр. Сіцылійская абарона. 1. e4 c5, 2. Кf3 Кc6 3. d4 cd 4. К:d4 g6 5. Кc3 Cg7 6. Сe3 Кf6 7. Сe4 o-o 8. Cb3 Ka5? 9. e5 Ke8 10. C:f7!! Чорныя здзіліся. На 10... Л:f7 будзе 11. Ke6, тое ж і пры 10... Крf7.

У наступным прыкладзе белыя пакінулі пад ударам атакаваную пешку як бы яе можна беспаскарна ўзяць. Барбелі—Ковач, 1948 г.

1. e4 c5. 2. Кf3 d6 3. d4 cd 4. Ф:d4 Кc6 5. Cb5 Cd7 6. C:c6 bc 7. Кc3 Кf6 8. Cg5 Лb8 9. e5 de 10. Ке5 Л:b2? 11. C:f6 gf 12. К:d7! Ф:d7 13. Ф:d7+ Кр:d7 14. o-o+! Такое адначасовае напаўдзене лёгка праглядзець, асабліва ў папярэднім разліку.

Больш за ўсё пастак у адкрытых дэбютах. Асабліва гэта датычыцца такіх пачаткаў, як абарона двух коней і італьянская партыя, — гэтым сучасным «інкубатарам» дэбютных памылак. Прыводзім наступны прыклад. 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Cc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. e4 К:d5? 6. d4! ed 7. o-o! Ce7 8. К:f7 Кр:f7 9. Фf3+ Крe6? 10. Кc3! dc 11. Лd1+ Ке5 12. Cf4 Cf6 13. C:e5 Ce5 14. Л:e5+! Кр:e5 15. Лe1+ Крd4 16. C:d5 Леb 17. Фd3+ і праз некалькі разоў чорныя атрымаваюць мат.

Вільнюскі раённы камсарыят паліцыі раздае адзіночкім жыхарам хутарую мабільныя тэлефоны, абсталяваныя спецыяльнай сігнальнай кнопкай «Небяспека», паведамляе літоўская рускамоўная газета «Обзор».

Раней ім выдаваліся прылады з «трывожнай кнопкай», якія замацоўваліся ў хатах. На працягу двух гадоў хутаране раёна націскалі яе каля дваццаці разоў, а асноўным для выкліку неадкладнай медыцынскай дапамогі, а ў шэрагу выпадкаў для ўхічання ад п'яных суседзяў. Здараліся і беспаспартнае выклікі, напрыклад, калі адзін мужчына ўперся галавой у сцяну і незнарок націснуў кнопку. Цяпер жа, вярнушы «трывожную кнопку», адзіночкі пажылыя людзі змогуць выклікаць «хуткую дапамогу» альбо паліцыю не толькі з дома, але і знаходзячыся ў двары. Пры атрыманні сігнала трывожы тэлефона тэлефона медыкі і паліцэйскія адразу ж удакладняць, якая дапамога патрэбна людзям.

«ГЕАГРАФІЯ» ЭКСПАРТУ: 400 ФІРМОВЫХ КРАМ У 15 КРАІНАХ

Сёлетняя вясна азнаменавалася для беларускай кампаніі «Мілавіца», якая спецыялізуецца на пашыве жаночай бялізны, некалькімі важнымі падзеямі. Па-першае, літаральна дзямі і гандлёвым цэнтры «Еўропа» на вуліцы Сурганова ў Мінску была адкрыта новая фірмовая крама Milavitsa. Яна стала «юбілейнай», чатырохсотай па ліку фірмовай крамай, адкрытай у краінах Еўропы і Азіі. Яшчэ адна фірмовая крама — і колькасць фірмовых крам «Мілавіцы» павялічыцца ў Беларусі да паўсоты.

349 фірмовых крам, адкрытых у Беларусі, 15 знаходзяцца ў Мінску. У Расіі пасляхова функцыянуе 236 фірмовых крам беларускага вытворцы, ва Украіне — 73, у краінах СНД і Еўрапейскім саюзе — 43.

Пятнаццатая краінай, дзе мінчане адкрылі сваю фірмовую краму, стала Эстонія: 11 красавіка магазін беларускай бялізны Milavitsa адчыніў свае дзверы перад пакупнікамі ў Таліне, у гандлёвым цэнтры «Kristline Keskus». У магазіне плошчай 65 квадратных метраў прадстаўлены поўны асартымент прадукцыі кампаніі «Мілавіца»: класічная і модная калекцыя бялізны, калекцыя купальнічак, а таксама эксклюзіўная бялізна Alisee. А ў пачатку мая ў Эстоніі павінна адкрыцца і другая фірмовая крама «Мілавіцы»...

ІРАНЦЫ ЎЗВЯДУЦЬ У МІНСКУ АТЭЛЬ «ПЕРС ПОЛІС»

Дзямі быў дадзены афіцыйны старт будаўніцтву п'яцізоркавага атэля на вуліцы Няміга каля бізнес-цэнтры «Няміга-Сіці». На ўрачыстай цырымоні з гэтай нагоды прысутнічалі Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Ірана ў Рэспубліцы Беларусь Сеед Абдаль Хасейні, прадстаўнікі Мінгарвыканкама.

Заказчыкам аб'екта стала іранская кампанія «Перс Поліс Інвест». Як раскажуць генеральны дырэктар кампаніі Хасейн Хатафі, у атэлі будзе 35 паверхаў, а таксама трохузровеньная падземная парковка. На даху запланавана верталётная палцоўка. Акрамя 259 жылых нумароў, у будынку размесцяцца волькі аздараўляльны комплекс, басейн, персідская лязна, спартзалы, забавуляльны і гандлёвыя цэнтры, рэстараны. Дзесяць паверхаў прызначаны для VIP-гасцей. Пабудаваць гасцініцу плануецца да 2014 года. Аб'ём інвестыцый складзе каля 150 млн долараў.

Вольга ЖАРЫНА, «Мінск—Навіны».

Усміхнемся!

Абява: «Пахудзела на 22 кілаграмы. Падыялося сакрэтам у абмен на ежу».

Двое сяброў.  
— У май ойчора мясарубка зламалася. Але яна не разгубілася, мяса замарозіла і на тарцы на-дзёрла.

— Мясa на тарцы???

— Ну! А што?

— Ды так. Падумаў — нічо-га дзіўнага, што яны каня на скаку спыняюць...

Кіроўцы маршрутак не кладуць спаць, пакуль у ложку не набярэцца 15 чалавек.

Дзяўчына — хлопцу:  
— Тата хоча з табой бліжэй пазнаёміцца.

— Пасля таго як ён 2 гадыні з сякерай ганюў са мной па рабне? Ты здэкуеўся?!

— Не, ты мяу спадабаўся. Ён майстар спорту па бегу.

Каньяк жа табе: «Спадарыня, мілая, што ж вы так з-за яго гаруецце!»

Партвейн адрозны так: «Дурніца ты, і хлопец твой дурны!»

Ну, а гарэлка: «Усе роўна, танчэў!»

— У мяне жонка на цікавую дыету села: не есць пасля шасці гадзін.

— І я, вытрымілае?

— Звычайна гадзін да сямі.

20 красавіка 2011 г. ЗВЯЗДА

СЕННЯ  
Месяц  
Поўня 18 красавіка.  
Месяц у сузор'і Стральца.

Сонца  
Усход Заход Даўжыня дня

Мінск	5.58	20.20	14.22
Віцебск	5.45	20.13	14.28
Магілёў	5.49	20.10	14.21
Гомель	5.49	20.03	14.14
Гродна	6.14	20.34	14.20
Брэст	6.18	20.31	14.13

Імяніны  
Пр. Акупіны, Гаўрылы, Георгія, Дзільны.  
К. Агнешкі, Амалі, Тэадора, Часлава, Шымана.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 750мм р.с.с.	МІНСК 750мм р.с.с.	МАГІЛЕЎ 750мм р.с.с.	МАСАЧЭНСК 750мм р.с.с.
+5...+7°C +15...+18°C	+3...+5°C +17...+19°C	+4...+6°C +15...+17°C	+4...+6°C +15...+17°C

Брэст  
750мм р.с.с.  
+4...+6°C  
+18...+21°C Гомель 750мм р.с.с. +3...+5°C +15...+17°C |

Мясначасны:  
— няма прыметных геамагнітных узрушэнняў  
— невялікія геамагнітныя узрушэнні  
— слабая геамагнітная бура

...у суседзяў!

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+2L...-22°C	+1E...-18°C	+12...+14°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕТАРБУРГ
+17...-18°C	+E...-18°C	+7...-8°C

20 красавіка

1387 год — з'явіліся першыя летатнісныя звесткі пра горад Бабруйск (Бабруйск, Бабруск, Бабруск). Узнік на месцы старажытнага славянскага пасялення паліўнічых і рыбаловаў. У 1764 годзе Бабруйск атрымаў Магдэбургскае права, а ў 1796-м — герб: на сярэбраным полі карабельная мачта і два бервяны.

1934 год — прынята Пастава ЦВК СССР аб прысваенні першым звання Героя Савецкага Саюза — узнагароды прысуджаны выратавальнікам чалоскінцаў Вадап'янаву, Дароніну, Каманіну, Леваневаску, Ляпідэўскаму, Молакаву, Сляпнёву.

«З непазбежнасцю і богі не спрачаюцца».

Пітак (VI ст. да н.э.), адзін з сямі мурацоў Старажытнай Грэцыі.

ЧЫСТЫ ЧАЦВЕР

Чысты чацвер на перадвільночным тыдні ставіць заключную кропку ў працяглым і пазатным працэсе ўсеагульнага развіцця (інфармацыйнага, энергетычнага, гаспадарчага) з мінулым часам. Яго вылікачы чалавек — той, хто пераінтэгрвае асноўныя інструменты, вынішчаючы сляды леташняга дзейнасці (каб не «перацігнуць» старыя праблемы ў новы час) — аказвае апошнім звяном у шматдзённым ланцугу ачышчальных дзеянняў.

Лічылася, што ўсход сонца гэтага дня чалавек павінен быў сустрэць абноўленым, чыстым. Людзі былі глыбока перакананыя, што Чысты чацвер «змывае» усё гора і хваробы на цэлы год, таму асноўным рытуальным дзеяннем раніцы гэтага дня было купанне (у самых розных яго правах).

Відавочна, што самымі даўнімі былі купаны людзей у рэках, азёрах, сажалках. Нагледзячы на надвор'е, людзі ішлі да вады і доць бы раз акупаіліся ў яе. У Капыльскім раёне лічылі, што вада на хосцібу Чыстага чацвярга валодае магічным уздзеяннем, калі «да свету памыцца на рацэ», можна пазбавіцца ад такой хваробы скуру, як кароста.

У больш позні час (і асабліва ў тых месцах, дзе не было прыродных вадаёмаў) людзі пачалі мыцца ў лязні. У ёй палілі яшчэ з вечара, каб усё сям'і памыцца да ўзыходу сонца.

Яшчэ пазней у некаторых мясцінах узялі традыцыю мыцца ў той вадзе, у якую апускалі сярэбраную манету. Лічылася: хто першым памыецца, у таго на працягу года будзе чыстым твар.

Адным з самых старажытных абрагяў лічылася «чацвярговая» соль, якую «рыхтавалі» ў ноч з сярды на чацвер. У гэтым «Мінскіх лістак» (№ 74 за 1894 г.) змешчана такое паведамленне: «Напярэдадні Чыстага чацвярга беларусы пакаідуць на ўсю ноч пад адкрытым небам каваалк мыла і соль — як лікарства ад сурокаў; іх захоўваюць усё год у кожнай хатцы».

Сальніку са звычайнай соллю ў сярду перад заходам сонца ставілі на адкрытым месцы: на дрывы, на стог сена або проста пад зястрах. Падчас незвычайнай ночы яна ўдзявала ў сябе энэргію сонца, месяца, зорак, паветра і набывала, на думку нашых далёкіх продкаў, гаючыя і ахоўныя якасці. Раніцай, як толькі ўзыходзіла сонца, сальніку забіралі, неслі ў хату, «прычашчалі» ёю, а астатняе хаваілі за абразы.

Быў вядомы і іншы варыянт надання солі чарадзейнай магічнай сілы. Яе перапальвалі на палатыні ў печы. Лічылася, што агонь, як і сонца, здольны быў надзяліць крышталі солі незвычайнымі лязчэнымі здольнасцямі. Але перад тым, як перапаліць, соль змешвалі з рошчынай або хлебным мкішам, змочаным у вадзе, затым загорталі ў невялікі кавалек ільнянога палатна, калі ў старыя палачы і ставілі ў печ, пакаідуць там аж да суботы ці няздзі. Вядомы звычай, калі для перааглявання солі ў печы палілі асаблівымі дрывамі. На працягу ўсёго Вялікага посту прычашчалі кожную няздзію адкладвала па адным паленцы, а ў Чысты чацвер дадаткова паліла ў печы менавіта імі.

У некаторых месцах чацвярговую соль рыхтавалі ўсёй сям'ёй, калектыўна. Перад тым, як вынесці яе ў двор, бацька ставіў салінічку на сярэдзіну стала, а кожны з дамадзяццяў падыходзіў да яе і высыпаў у агульную салінічку па жменьцы солі. У гэтым выпадку да гаючай энэргіі сонца і ветру далучалася калектыўная энэргія ўсёй сям'і. А з другога боку, гэты абрадавы ход быў скіраваны на тое, каб на працягу года захаваць сям'ю ў поўным складзе.

На працягу года асвятчоныя такімі спосабамі соль выкарыстоўвалі ў самых розных сітуацыях як самы моцны абрагяр і цудоўны лекавы сродак.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

АЛЕ  
НАРОД НА ПРОВАДЗЕ!

ДЗЕ ГЭТА ВУЛІЦА...

Пасля заканчэння ВУН мяне размеркавалі ў Браслаўскі раён. Далекавата ад дому, ад бацькоў, але ж, думаў, такой бяды, паеда. А тут падыходзіць да мяне стараста групы, кажа: «Давай памянемся. Ты едзь на Аршаншчыну — бліжэй да сваіх, а я замест цябе на Браслаўшчыну».

На тым і пагадзіліся.

Прыбыў у райцэнтр, зайшоў у РАНА. Загадчык са шкадаваннем кажа, што чакаў мяне, хацеў прызначыць дырэктарам школы, а пачальнік я спазніўся, то прыйдзецца ехаць завучам — у васьмігоду.

Завучам дык завучам, хоць яно і страшнаваата... Збіраўся сыходзіць з таго кабінета і раптам бацьку карту, якая з'явілася амаль палову сцяны.

— А як, — пытаю, — у тую школу дабрацца? Дзе гэта?

Загадчык на хвіліну задумаўся, націснуў на нейкую кнопку. У кабінэце з'явілася жанчына, відаць, інспектар:

— Калі ласка, раскажыце малодму чалавечку, як дабрацца да месца працы, як прасіць загадчык.

Кабета паглядзела на тую карту (якраз, як я), сумелася, бо таксама нічога не ведала. — Паклікала бухгалтарку. Яна ўжо, будучы родам з тых самых мясцін, змгла ўсё патлумачыць. Так што на патрэбнай станцыі я выйшаў з цягніка, з паўкіламетра прапашоў назады, знайшоў пад адзіночкі саасно сцэжуку...

— Вы ў Стапураўскую школу? — спытала кабета з вёдрамі.

— Надоечы туды новы дырэктар

Але ж прычыны не сталі: доўбняй, дык доўбняй. Хай паспрабуе. Доўга тузаліся, пакуль выгналі жыўліну з хлява, доўга марудзілі на дрывоты ў пошуках доўбі. І вось нарэшце Патрвічы, нібы той тарзадор, зайшоў у загардак і застаўся сам-насам з пароском. Відовішча было яшчэ тое! А далей жа болей: «тарзадор» забег наперад, над грознай сьвіначай галавой узняў тую прыладу, замахнуўся і ая гакне.

Цішыня аж скаланулася ад пранізлівага віскату і (адначасова) трэску драўляных жэрдак пароску, як шалёны, ірвануў з месца, разнёс загардак і з усіх чатырох бакоў у бок ракі, у бок... прадаўгаватай палонкі.

Апошняе, што згледзеў разгублены дзядзька, былі пыскі ад вады, якія ўзняліся над спінай пароску і накрылі лёд...

Што і як далей было, гісторыя змоўчае. Казалі толькі, што пад вясну таго тапельца прыбыла да берага. Але ж гаспадыні ад гэтага лязчэй не стала.

Аляксандр МАТОШКА, в. Янкавічы, Расонскі раён.

СВАЁ І ЧУЖОЕ

...Не так даўно прачытаў: Аўгустоўскі канал капалі драўлянымі рыднёўкамі — 102 кіламетры (!), уручную. Гэта ж колькі працы былі?! Што называеца, здзімаю калялош — і сам, і іншыя заклікаю, бо былі ж у нас папярэднікі, не тое, што мы...

Мы (нейкі час я працаваў у ПМК майстрам участка) меліарыйныя каналы капалі з дапамогай тэхнікі: адзін «чарпак» экскаватара — адзін кубаметр грунту. Толькі напрамак машыне задаў. Рабілі гэта згодна з праектам, пры дапамозе геадэзічных прыбораў і вешак.

Экіпаж аднакаўшовага экскаватара складаўся, як правіла, з двух чалавек — машыніста і яго памочніка. Менавіта апошні пазначаў аб'ём работы на змену.

Дык вось. Падызджаю раз да аднаго з экіпажаў, бачу — хлопцы «пад мухай». Устройлі разнос. Прыкладна назаўтра — зноў «прыня-

лі!» На добры тоіт абодвух можна адрадуліць з работы, а то і звалюнаць — прычым з «воучым білетам» (то бок, з запісам у працоўнай кніжцы, што гэта за п'янаства), але ж шкада людзей. Ды і план гарыць...

Значыць, трэба неяк знайсці (а потым перакрыць) «крыніцу»: даведзца, што яны п'юць, за што, бо экскаватар ж не трактар, не машына — нічога на ім не прывазеш, не закальміш...

Праз нейкі час справа праяснілася: адразак канала, які яны капалі, праходзіў паўз вёску, каля самых прысядзінных участкаў. А палешку, як вядома, народ цікаўны: прыходзілі паглядзець, як праца ідзе, пагаманіць з новымі людзьмі.

Прынамсі, у той дзень — з памочнікам экскаватаршчыка. Ён якраз вешкамі абаткнуў патрэбны ўчастак, іх аб'ём работы і ўзб'ядзі, маючы на ўвазе, што на змену ўсё — досыць, болей не зробім. А той палішук падумаў, што гэта наогул усе? у суседа ля агарода канал будзе, а ў яго — жо не...

— Што і — і спраўдзі далей капаць не будзецца? — асцярожна пытаў ў памочніка.

— Не, не будзе, — адказвае той (зноў жа, маючы на ўвазе змену).

А вясковец ледзь не на калені: «Хлопчыкі, як жа так? У мяне ж паўгарада вясной вымакае... Пракалялі канал!»

— Не, дзядзька! — адчуваючы, што маюць пахвіліца, стаў набываць сабе кашт памочнік. — У нас жа праект! Яго мусіць выконваць! Кроў з носу...

— Дык я ж не задарма! — умоўляе дзядзька. — Я ж аддзячыць магу.

— Добра, — субожыўся міліратар, — ідзі па пляшкі. Ды добрай закусі ў жонкі вазьмі! Мы пасядзім, параміся... Можна, і пракапаем... Ля тваёй агарода.

...Пагалоска пра хуткае «завяршэнне» меліарыйных работ (а таксама «расцэнкі» на іх прывядзенне «па-за праектам») у той

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛІШЫК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а.

Тэлефон: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); аддзельна: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і раскладжвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брасце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Агулы апублікаваныя матэрыялы нясюць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя фоты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных «Звезда», толькі з дазволу рэдакцыі.

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясюць рэкламадаўцы. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выхадзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.300. Індэкс 63850. Зак. № 1533. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«МЫ ШУКАЕМ СВАЁ, АДМЕТНАЕ, І РОБІМ НА ГЭТА ЎПОР»



Хлебазавод №1 КУП «Мінскхлебпрам» — адзін з самых старых у Мінску. Ён быў запусчаны ў 1927 годзе і стаў першым прамысловым прадпрыемствам сталіцы ў галіне хлебапечэння.

З першых жа дзён сваёй працы завод выпускаў фармавы хлеб. Гэтую «профільнасць» ён захоўвае і сёння. Цяпер тут дзейнічаюць чатыры вытворчыя лініі на выпуску фармавога хлеба.

добрабрыту беларускай і культуры харчавання, аб'ёмы вытворчасці хлеба таксама скарачаюцца. У такіх умовах больш эфектыўнымі і эканомнымі з'яўляюцца аўтаматычныя лініі, якія спрашчаюць працу пераходу на новы асартымент.

Мы па-ранейшаму спецыялізуемся ў першую чаргу на фармавых хлябах, апроч іншага выконваем і сацыяльныя заказы горада — для школ, вайсковых часцей, бальніц.

У нас ёсць асобная лінія па вытворчасці падавых хлябоў, якія сёння прадстаўлены ў даволі шырокім асартыменце: узгадаю «Дабрадзеі» бездражджавы, «Кунцаўскі» кменны, «Быліны», «Скарб», «Стольны», «Лакамы» і інш.

Хлеба сёння нашы грамадзяне сталі спажываць менш, і дарэмна, бо ў жытнёва-пшанічных хлябах, апроч іншых карысных пажыўных рэчываў, вітамінаў і мінералаў, змяшчаюцца вітаміны групы В, якімі цяжка забяспечыць штодзённы рацыён за кошт і н ш ы х прадуктаў масавага спажывання.

«СЭРЦА» ЗАВОДА — У нас ёсць хлебны ўчастак, булчана-абаранкавы ўчастак, сухарны ўчастак і асобны будынак міні-пяркарні, дзе мы вырабляем здобу і пірагі.

Ад старажытнага калабка «ДАБРАДЗЕЯ» — Ніякія хімічныя дабавак для павелічэння тэрмінаў прыдатнасці ў сваіх класічных хлябах мы не выкарыстоўваем, і далучылася да гутаркі інжынер-тэхнолаг Клаўдзія Ціханаўна БАГДАНОВІЧ.

Жытнёвай прасеянай і пшанічнай мукі. Сёння завод працуе па той класічнай тэхналогіі, якая ўкаранілася яшчэ пры Саюзе: для сваіх фармавых хлябоў ён прымяняе ленынградскую схему гатунку закваскі заварвання мукі.

Духмяны хлеб «Ранак» выпускае малады пекар Дамітрый ЯРЭЦ.



Трыццаць два гады працуе на вытворчасці Алена ПРУШАК. Сёння яна кантралёр харчовай прадукцыі, а пачыналася яе працоўная біяграфія са звычайнай рабочай пасады. Глыбокія веды пацверджаны сярэдняй і вышэйшай спецыяльнай адукацыяй.

Найбольш вядомыя — фармавы «Благодар», заварны фармавы «Кальварыйскі», фармавы пшанічны з мукі першага гатунку «Ракаўскі» і інш.

Заварныя хлябы ў нас выпускаюцца на дзюх лініях (гэта крыху больш за 10 тон за суткі, прытым, што ўсяго за суткі завод выпускае 20-25 тон хлеба).

Тэхналогія вырабу заварных хлябоў больш складаная і патрабуе значна больш часу. Тут таксама выкарыстоўваецца толькі натуральныя кампаненты. У залежнасці ад рэцэптуры тэрмін рэалізацыі ва ўпакоўцы — ад 72 да 120 гадзін (у той час як у звычайнага 48 гадзін).

Выпускае прадпрыемства і бездражджавы хлеб — «Дабрадзеі» (па просьбе спажыўцоў, якія некалі ўнімалі пытанне выпуску такога хлеба). На самай справе, увогуле абсыціся без дражджэй пры выпяканні хлеба немагчыма.

Нашы продкі пачыналі выпякаць хлеб, уздышы на узбраенне тэхналогію спантаннага браджэння. З мукі і вады яны замешвалі калабок, які ставілі ў драўлянай кадзшы ў цёплае месца (аптымальная тэмпература для развіцця дражджавых клетак — 30-32 градусы па Цэльсію).

Мы працуем на акультурных дражджах, спецыяльна выводзім іх, — дала інжынер-тэхнолаг, — атрымліваем «першую фазу» (вадку закваску), на аснове якой потым замешваем цеста і выпякаем хлеб. Калі ж рытуемся выпякаць бездражджавы гатункі хлеба, то ў ваду закваску дадаткова дражджы не дадаем.

Зменны інжынер-тэхнолаг Дамітрый ХОДАС.

ДУХМЯНАЯ ВІЗІТОўКА

Завод першым у Беларусі асвоіў выпуск хлеба з прарошчаным зернем «Старажытны», які — з некаторымі варыяцыямі па рэцэптуры — выпякае да гэтага часу.

«Старажытнага» выкарыстоўваецца безмучная тэхналогія (у склад такога прадукту ўваходзіць 95 працэнтаў цэльнага зярня і толькі 5 працэнтаў мукі). Цэльнае зярне захоўвае ўсе пажыўныя рэчывы і вітаміны. Паколькі ў ім утрымліваецца шмат харчовых валокнаў, то такі хлеб вельмі карысны для страўніка і кішчанкі, бо валодае эфектам шчоткі. Гэты прадукт можна смела назваць дыетычным.

Наш хлеб «Старажытны» ведаюць і любяць беларускія спажыўцы, — пацвердзіла Вольга Аляксандраўна. — Мы выпускаем яго не адно дзесяцігоддзе і не збіраемся ад яго адмаўляцца.

Для таго, каб вырабіць пшанічны хлеб, неабходна затраціць 4-5 гадзін. А для жытнёва-пшанічнага толькі падрыхтоўка закваскі патрабуе 12 гадзін, плюс 2-2,5 гадзіны для вымешвання цеста і яшчэ пэўны час на выпечку.

Каб не адставаць ад канкурэнтаў і змяняць асартымент пад попыт спажыўца, на булчана-абаранкавым участку завода асвоена еўрапейская лінейка вытворчасці хлеба па паскоранай тэхналогіі.

ЭХ, СУШКІ-АБАРАНАЧКІ... Першапачаткова Мінскі хлебазавод №1 выпускаў у віды сушана-абаранкавыя хлябы: ў бублікі, і абаранкі, і сушкі.

Гэтыя духмяныя сушкі выходзяць з печы, дзе тэмпература перавышае 250 градусаў.

дзіца пастаянна ўносіць карэктывы ў рэцэптуру, дапаўняе і разнастайнасць свай асартымент.

Акрамя «Старажытнага», на прадпрыемстве апошня года 10 выпускаецца хлеб «Пшанічка», у вытворчасці якога таксама выкарыстоўваецца ўнікальная тэхналогія: у цеста дадаецца ўваранае зерне пшаніцы. Паколькі зерне не драбніцца на памольныя партыі, то ў ім у натуральным выглядзе захоўваюцца вітаміны, клетчатка, бялок.

«Пшанічка» вельмі палюбілася беларускім спажыўцам і карыстаецца стабільна высокім попытам.

Сушарны ўчастак пасвойму ўнікальны. Гэта адзіны такі спецыялізаваны ўчастак на тэрыторыі ўсёй нашай рэспублікі.

Галоўнае ў гэтым аддзяленні — праца на гэтым аддзяленні ўчастку дабраўрачана пекарня Святлана ГЛАДКАЯ.

Сёння кожны завод, які ўваходзіць у аб'яднанне КУП «Мінскхлебпрам», самастойна распрацоўвае рэцэптуры, брэндзіруе сваю прадукцыю і канкуруе на рынку.

Сёння жытнёва-пшанічнага толькі падрыхтоўка закваскі патрабуе 12 гадзін, плюс 2-2,5 гадзіны для вымешвання цеста і яшчэ пэўны час на выпечку.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

У сувязі з гэтым хлебазавод №1 плануе распрацоўку новай версіі «Старажытнага», якая будзе адпавядаць новым нарматывам.

Інжынер-тэхнолаг Клаўдзія БАГДАНОВІЧ — дасведчаны спецыяліст з вялікім працоўным стажам.

ДА ЯКАСЦІ ПЫТАННЯЎ НЕ ўЗНІКАЕ

— Наша прадукцыя разлічана на спажыўца са сціплым і сярэднім узроўнем даходу, але пры гэтым уся яна — карысная і натуральная, — падкрэсліў дырэктар сталічнага хлебазавода №1 Іван Яўаўлевіч ЯНКОўСКІ.

— Мы выстаялі, захаваўшы свае традыцыі, папоўніўшы асартымент, не здрадзіўшы пры гэтым якасці і натуральнасці, — дала Кла